

Увядзенне ў Расію новых правілаў па вытворчасці мясапрадуктаў запатрабуе іх перагляду ў Беларусі

Паведамляю на пасяджэнні калегіі Мінсельгасхарч начальнік галоўнага ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці Якаў ПУСТАШЫЛА.
Згодна з гэтымі правіламі, пры гатаванні харчовых прадуктаў можна будзе выкарыстоўваць толькі ахалоджанае, а не замарожанае мяса птушкі і забойных жывёл. «Увядзенне гэтай нормы выклікана тым, што, паводле навуковых даных, выкарыстанне не ахалоджанага, а замарожанага мяса аказвае на арганізм чалавека негатывнае ўздзеянне», — растлумачыў Якаў Пусташыла. Такім чынам, увядзенне новых СанПіНаў запатрабуе ад Беларусі перагляд транспарціроўкі, разлічнай сёння на пераказе замарожанага пры мінус 18 градусах мяса, а таксама тэхналогіі вытворчасці каўбаснага вырабаў... Акрамя таго, не выкананне патрабаванняў Рассельгасхарчу па ахалоджанні колькасці антыбіётыкаў, у асноўным тэтрацыклінавай групы, можа прывесці да забароны ўвозу мяса на тэрыторыю РФ.
Праз трыццаць месяцаў у Расію таксама ўступілі ў дзеянне новы тэхнічныя рэгламенты на малако і малочную прадукцыю, у адпаведнасці з якім паняцце «малако» можа быць прыменена толькі да неразведзенага малака, а прадукт, адноўлены з сухога малака, будзе называцца малочным прадуктам. Для беларускіх вытворцаў гэта стаючы момант, таму што яны вырабляюць малако толькі з натуральнай сыравіны і ў іх з'явіцца шанц павялічыць экспарт у Расію.

Чэрвеньскі рынак стане гандлёва-дзелавым комплексам праз 4 гады

Плануецца правесці рэканструкцыю аднаго з найбуйнейшых гандлёвых аб'ектаў сталіцы — Чэрвеньскага рынку. Пры гэтым, як паведаміла карэспандэнту «Звязды» прэс-сакратар Белгаспааза Алена Мохар, зацвярдуецца ў праекце выказаў іранская кампанія «DIDAS Co» — як мяркуецца аб'ём інвестыцыі з яе боку складзе 150 млн долараў.
Праект уключае ў сябе будаўніцтва сучаснага комплексу, у склад якога ўойдуць 4-павярховы гандлёва-сэрвісны цэнтр, 20-павярховы офіс-гасцінны цэнтр, двухузроўневы падземны паркінг. Комплекс будзе ўключаць у сябе гандлёвыя пляцоўкі, кавярні, забавальныя цэнтры.

Сяргей ГРЫБ.

ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н. ГАСТЕЛЛО»

220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2008 года

Наименование статьи	Код стр.	млн руб.	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
АКТИВ			
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3346	3605
Внеоборотные нематериальные активы	140	28	30
ИТОГО по разделу 1	190	3374	3635
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты:	210	1975	1971
В т.ч.: сырье, материалы и др. активы	211	375	384
независ. пр-во и полуфабрикаты	213	88	38
гот. продукция и товары для реал.	215	1213	1067
товары отгруженные	216	254	159
расходы будущих периодов	218	39	321
прочие запасы и затраты	219	6	2
налоги по приобретенным активам	220	73	73
дебиторская задолженность	230	82	278
В том числе:			
поставщиков и подрядчиков	232	20	25
разных дебиторов	233	38	53
прочая дебиторская задолженность	234	24	200
Денежные средства		35	
ИТОГО по подразделу 2	290	2130	2357
БАЛАНС	300	5504	5992
ПАССИВ			
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	563	563
Резервный фонд	420	21	21
Добавочный фонд	430	3849	4261
Нераспределенная прибыль	450	139	56
Доходы будущих периодов	470		8
ИТОГО по разделу 3	490	4572	4909
Краткосрочные кредиты и займы	520	357	85
Кредиторская задолженность	530	571	987
в том числе перед поставщиками и подряд.	531	88	50
перед покупателями и заказчиками	532	118	114
по оплате труда	533	66	59
по налогам и сборам	535	61	78
по соц. страхованию и обеспечению	536	25	22
разных кредиторов	537	213	664
задолженность перед учредителями	540	4	11
в т.ч. по выплате дивидендов	541	3	11
ИТОГО по разделу 4	590	932	1083
БАЛАНС	600	5504	5992

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года
		млн руб.	тыс. руб.	
1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	3320	3114	
налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	586	541	
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	2734	2573	
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	2619	2156	
Прибыль (убыток) от реализации	060	115	417	
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ				
Операционные доходы	070	30	365	
Налоги и сборы, включенные в операционные доходы	071	3	5	
Операционные расходы (за вычетом налогов, включаемых в операционные доходы)	080	27	360	
В том числе прочие операц. доходы	083	27	360	
Операционные расходы	090	41	146	
В том числе прочие операц. расходы	093	41	146	
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	120	-14	214	
3. ВНЕОБОРОТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ				
Внеоборотные доходы	130	223	196	
Налоги и сборы, включенные во внеоборотные доходы	131	11	2	
Внеоборотные расходы (за вычетом налогов, включаемых во внеоборотные доходы)	140	212	194	
Внеоборотные расходы	150	287	339	
В том числе прочие внеоборотные расходы	154	287	339	
Прибыль (убыток) от внеоборотных доходов и расходов	160	-75	-145	
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (060+120+160)	200	26	486	
Налоги, сборы и платежи из прибыли	210	81	224	
прочие расходы и платежи из прибыли	220	3	15	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	240	-58	247	

ИНФОРМАЦИЯ об ОАО «Экспериментальный завод им. Н. Гастелло»

Количество акционеров, всего — 1470, в том числе: юридических лиц — 1, физических лиц — 1469

Наименование показателя	Ед. изм.	За отчетный период	За аналог. период прош. года
начислено на выплату дивидендов	млн руб.	24	4,571
дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей		9,378
Обеспеченность акций имуществом Общества	тыс. рублей	9,856	7,851
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	штук		
Просроченная дебиторская задолженность	млн руб.		
Просроченная кредиторская задолженность	млн руб.		

Среднесписочная численность работающих (человек) — 141
Основные виды продукции, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: пелли дверные, фильотрапезмент

Директор Пырко Н.О.
Зам. гл. бухгалтера Долгих А.Л.

УНП 100010116

Версии

Мабільнік выклікае рак праз 10 гадоў?

Даследаванні айчынних і замежных вучоных гавораць аб небяспецы сотовых трубак

Выкарыстанне мабільнага тэлефона на працягу доўгага часу падымае праблемнасць атрымання пухліны слыхавога нерва, паведамляе найноўшае даследаванне, праведзенае шведскімі вучонымі. Пры гэтым нервовая сістэма дзяцей асабліва ўразлівая, бо таўшчыня іх касцяной тканіны нашмат меншая, чым у дарослага.

Спрэчкі аб тым, наколькі шкодныя сотовыя трубки для чалавека вядуцца, напэўна, з моманту шырокага ўкаранення мабільнай сувязі, пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Як звычайна ў падобнай практыцы, думкі вучоных дзіаметральна адрозніваюцца. Шведскія навукоўцы днём і ноччу публікавалі вынікі чарговага даследавання на гэтай праблематыцы. Яны прыйшлі да высновы, што мабільны тэлефон усё ж з'яўляецца небяспечным для здароўя чалавека. Апрацаваўшы вынікі 11 розных даследаванняў, праведзеных на працягу апошніх дзесяці гадоў у розных краінах, яны ўстанавілі, калі карыстацца мабільным тэлефонам на працягу 10 гадоў, то рызыка атрымання пухліны слыхавога нерва ўзрастае ў два разы.

«Я знаходжу вельмі дзіўным той факт, што многія заяўляюць, быццам рызыка насамрэч не існуе. Аднак ёсць факты, якія даказваюць, што пасля 10 гадоў актыўнага карыстання сотовымі апаратамі нешта усё ж адбываецца», — расказаў газете The Telegraph К'эл Мілдэ, кіруючы даследаваннем, прафесар шведскага Універсітэта Эрэбра. — Небяспэка ўздзеяння мабільных тэлефонаў можа аказвацца справай нашмат больш сур'ёзнай, чым пра гэта кажуць даследаванні, бо 10 гадоў — гэта мінімальны перыяд для развіцця раку». Пры гэтым, паводле слоў прафесара, дзеці да ўзнікнення хваробаў асабліва ўразлівыя, бо таўшчыня іх касцяной тканіны нашмат меншая, чым у дарослага чалавека.

Тым часам эксперты Расійскага нацыянальнага камітэта па абароне ад неаінізаваных выпраменьванняў заявілі, што выкарыстанне мабільных тэлефонаў дзецям і падлеткамі небяспечна для іх здароўя. Яны правялі спецыяльнае даследаванне. Падрастаючаму пакаленню рэкамендавана максімальна скараціць зносіны па мабільныя, бо яны могуць прывесці да цяжкіх паранжэнняў нервовай сістэмы.

У выніку праведзеных даследаў, кансультацый і дыскусій было сфармулявана рашэнне «Дзеці і мабільныя тэлефоны: пад пагрозай здароўя будучых пакаленняў». У ім выкладзена меркаванне вядучых расійскіх навукоўцаў у гэтай сферы, якое заснавана на сучасных навуковых ведах і фундаментальных даследаваннях, назапашаных за многія гады, ад уплыве электрамагнітнага поля на здароўе чалавека.

Вось якую выснову яны зрабілі. Электрамагнітнае поле вельмі моцна ўплывае на арганізм, які

развіваецца. Электрамагнітнае поле — вельмі важны біяфізічны фактар, які вызначае не толькі дзеянне, але і непарэзана працэсы вышэйшай нервовай дзейнасці, уключаючы паводзіны і мысленне людзей. Пры выкарыстанні мабільнага тэлефона абавязкова адбываецца ўздзеянне электрамагнітнага поля на галаву і мозг чалавека.

Нягледзячы на тое, што ў Санітарных правілах і нормах рэкамендавана амежаванне магчымасці выкарыстання мабільных тэлефонаў маладымі людзьмі да 18 гадоў, дзеці і падлеткі сталі мэтай маркетынгавай групай для рынку сотовай сувязі, адзначаюць вучоныя. Дзеючыя стандарты бяспекі для мабільных тэлефонаў распрацаваныя для дарослых і не ўлічваюць асаблівасці дзіцячага арганізма.

Патэнцыйная рызыка для здароўя дзяцей вельмі высокая. Варта ўлічваць, што электрамагнітнае поле ўплывае на фарміраванне працэсу вышэйшай нервовай дзейнасці, а палігананне электрамагнітнай энергіі ў галаве дзіцяці значна вышэйшае, чым у дарослага (магзавага тканіна дзяцей валодае большай праяўнасцю, меншы памер галавы, тонкія косткі чэрапа і г.д.). Дзіцячы арганізм валодае большай адчувальнасцю да электрамагнітнага поля, чым дарослы; мозг дзяцей мае вялікую шчыльнасць да назапашвання неспрыяльных рэакцый ва ўмовах паўторных апраменьванняў электрамагнітным полем.

Спецыяльныя падкрэслівалі, што сучасныя дзеці карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі з малага ўзросту і будуць працягваць іх выкарыстоўваць, стаючы дарослымі, таму стаць іх кантактаў з электрамагнітнымі выпраменьваннямі будзе істотна большы, чым у сучасных дарослых. Як лічаць расійскія вучоныя, дзеці, якія выкарыстоўваюць мабільныя тэлефоны, трэба чакаць наступнае магчымых праблем: **наслабленне памяці, зніжэнне ўвагі, разумовыя і пазнавальныя здольнасці, раздражняльнасць, парушэнне сну, схільнасць да страсорных рэакцый, павышэнне эпілептычнай гаюнасці.** Чаканымі (магчымымі) аддаценымі наступствамі з'яўляюцца пухліна мозгу, слыхавога і вестыбулярных нерваў (ва ўзросце 25—30 гадоў), хвароба Альцгеймера, «набытая прыдуркаватасць», дэпрэсіяны синдром і іншыя праявы дэгенератывных нервовых структураў галавога мозгу (у 50—60 гадоў). Усе гэтыя праблемы былі выпрацаваныя пасля аналізу атрыманых даных і доўгіх навуковых дыскусій.

«Дзеці, выкарыстоўваючы мабільны тэлефон, не ў стане ўсве-

дзяцца, што падвяргаюць свой мозг уздзеянню электрамагнітнага поля, а здароўе — рызыка, — гаворыцца ў заяве Расійскага нацыянальнага камітэта па абароне ад неаінізаваных выпраменьванняў, — і гэтая рызыка абсалютна не меншая, чым рызыка для здароўя дзіцяці ад тытуню або алкаголю. Наш абавязак — не дазваляць дзецям знаходзіцца ў зоне здароўя дзіцяцей — будучыя краіны».

ДАРЭЧЫ

На медыцыйскай канферэнцыі, прысвечанай праблемам уздзеяння мабільных тэлефонаў на здароўе чалавека, якая праходзіла ў Вялікабрытаніі, вучоныя падвялі вынік дыскусій: мабільныя тэлефоны па-скараюць рэакцыі галаўнога мозгу. У апошні час у прэсе сталі з'яўляцца меркаванні брытанцаў, у якіх яны выказваюць занепакоенасць тым, што пасля працяглага часу па мабільным тэлефоне часта баліць галава. Як бы адказваючы на пытанні людзей, апошняе даследаванне англійскіх вучоных паказваюць трывожны ўзровень захвальнасці на рак галавога мозгу ў пацыентаў, якія з'яўляліся размовамі па мабільныя.

ІНШАЕ МЕРКАВАННЕ

А вось дзякуючы вучоным свярдажкоў: выкарыстоўванне мабільнага тэлефона не можа быць прычынай анкалагічных захворванняў. Яны абследавалі больш як 420 тысяч карыстальнікаў мабільнай сувязі, якія ўпершыню набылі сотовыя тэлефоны з 1985 па 1995 год. Ніякай сувязі паміж працягламу карыстанню тэлефонам і рызыкай узнікнення пухлін вучоныя з Даніі не выявілі. І яшчэ. Венскі медыцынскі ўніверсітэт мае намер адкікаць ўніверсітэты ад даследаванняў, якія ўстанавілі, што выпраменьванне мабільных тэлефонаў вельмі негатыўна ўплывае на ДНК і можа выклікаць рак. У ходзе службовага расследавання было ўстаноўлена, што лабарантка, якая ўдзельнічала ў эксперыментах, успівала ў спрыяльных неспраўдлівых звестках. Паводле слоў рэктара ўніверсітэта Вольфганга Штудца, «у час апошняга даследавання наша супрацоўніца не звяртала ўвагі на паказанні прыбораў, а прадастаўляла ёю даныя былі цалкам сфабракаваныя».

Але як бы там ні было, варта ўсё ж памятаць асноўныя рэкамендацыі для дарослых: не размаўляць пухліна мозгу, слыхавога і вестыбулярных нерваў (ва ўзросце 25—30 гадоў), хвароба Альцгеймера, «набытая прыдуркаватасць», дэпрэсіяны синдром і іншыя праявы дэгенератывных нервовых структураў галавога мозгу (у 50—60 гадоў). Усе гэтыя праблемы былі выпрацаваныя пасля аналізу атрыманых даных і доўгіх навуковых дыскусій.

«Дзеці, выкарыстоўваючы мабільны тэлефон, не ў стане ўсве-

дзяцца, што падвяргаюць свой мозг уздзеянню электрамагнітнага поля, а здароўе — рызыка, — гаворыцца ў заяве Расійскага нацыянальнага камітэта па абароне ад неаінізаваных выпраменьванняў, — і гэтая рызыка абсалютна не меншая, чым рызыка для здароўя дзіцяці ад тытуню або алкаголю. Наш абавязак — не дазваляць дзецям знаходзіцца ў зоне здароўя дзіцяцей — будучыя краіны».

«На чэмпіянатах Еўропы не за грошы гуляюць!»
Еўрапейскае свята футболу працягваецца, і бальшчыні працягваюць паляваць мірных турыстаў па ўсёй Еўропе — мая знаёмая ўнора вярнула за тры па еўрапейскіх краінах, поўная ўражанняў ад паводзінаў турэцкіх фанатаў у бельгійскай сталіцы. А на турніры тым часам завяршыўся групавы этап і восем зборных апынуліся на стадыі плей-оф. Ці ўсе наймацнейшыя прайшлі ў чэрыфінал і ці не было на групавым этапе выпадкоў перамог? На гэтыя тэмы разважаюць нашы рэспандэнты.
Юрый Вяркейчык, галоўны трэнер ФК «Шахцёр»:
— Усе зборныя, якія гулялі ў яркім і атакуемым стылі, трапілі ў чэрыфінал. Можна вызначыць зборную Галандыі, і, безумоўна, каманду Расіі, якая правяла дзве вельмі добрыя гульні. Расіянне не засяроджваліся на абароне і контратаках, а заўсёды імкнуліся гуляць першым нумарам і за кошт гэтага дасягнулі выніку. Расчараванне — зборная Францыі. І італьянцы не вельмі спадабаліся. Наконт матэрыяльнага стымулявання зборнай Расіі магу як былі іграк сказаць, што калі выходзіш на футбольнае поле, ніколі не думаеш пра грошы. Найперш думаеш аб сваім іміджы і гульні. Я ўпэўнены: пра тое, што яны атрымаюць за перамогу, ніхто з ігракоў і не ўздгадваў. Усе 90 хвілін ні адзін іграк не стаў на полі, а адпрацоўваў па поўнай праграме. І кіламетраж паказаў, што расійскія футбалісты могуць прабегчы за матч па 10 кіламетраў і нават больш, а гэта — вышэй за тое, што паказваюць еўрапейскія футбалісты. На турніры спадабалася гульня зборных Галандыі, Партугаліі і Іспаніі. На жаль, бацьку пакуль не ўсе матчы па прычыне выступленняў клуба ў нацыянальным першынстве. З таго, што бацьку, вызначылі бы матч зборнай Расіі супраць шведскай дружыны, драматычны матч Чэхія — Турцыя. Туркам трэба аддаць належнае, усё ж такі яны заслужылі гэту перамогу, яна не выпадковая.

Сяргей Нікалаеў, карэспандэнт газеты «Прэсбол»:

— Я прыхільнік зборнай Галандыі, якая на турніры дэманструе прыявы футболу. Думаю, яны стануць чэмпіёнамі. Акрамя гэтай зборнай у фінале хацеў бы пабачыць каманду Партугаліі. Горш за ўсіх на турніры згулялі грэкі, балікі, Расія здзіўляе. Я хварэў супраць падпалечных Хідынка — не люблю чытаць гэтыя істарычныя захваленні ў расійскай прэсе на наступны дзень пасля іх пераможных матчаў. Але ў апошнюю сустрэчу расіянне нармальна згулялі, яны дастойныя выйсці з гэтай групы ў чэрыфінал, тым больш, што Швецыя і Грэцыя нікога асаблівага не паказвалі, сярэдненькія каманды, да таго ж і ўзростава. Не думаю, што грошы, паабяцаныя расійскай камандзе, адгрылі нейкую вызначальную ролю. На чэмпіянатах Еўропы не за грошы ж гуляюць. Што думаю пра гульні зборнай Германіі? Каманда часам нармальна гуляе, але ў цэлым пакуль нічога асаблівага не паказвае. Калі яны гулялі таварыскі матч з беларускай зборнай, бачна было, што немцы не зусім у форме, але ўсе меркавалі, што яны выйдучы на лік. Пакуль яшчэ не вышлі. Магчыма, у плей-оф выйдучы — у іх так бывае, што групавыя турніры яны слаба праводзяць, а потым падцягваюцца. Тое, што яны чэрыфінальны матч правядуць без трэнера, ніяк на гульні не уплывае. Запамінальныя матчы? Вызначыць бы падыць зборнай Галандыі супраць італьянцаў і французцаў, матчы Партугалія — Чэхія, Чэхія — Турцыя ў канцоўцы.

Алена АУЧЫННИКАВА.

Уважаемые акционеры ОАО «Электроремонтный завод»

10 июля 2008 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Электроремонтный завод», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 19.
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 19, третий этаж, зал заседаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О внесении изменений в Устав Общества в связи с приведением его в соответствие с законодательством.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 19 (отдел кадров) с 1.07.2008 г. по 9.07.2008 г. (время работы — с 12.00 до 15.00) и в день проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания — 10 июля 2008 г. в 15.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 1 июля 2008 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

УНП 100008169

Вакол Еўра

РАСІЯ — У ПЛЕЙ-ОФ

Расійская зборная ў матчы чэмпіянату Еўропы-2008 абыграла п'янінату Чэхіі. Еўро-2008 на версіі букмекераў. Зараз нападуючы «Спартак» каціруеца вышэй, чым не ме Міраслаў Клозэ і італьянец Лука Тоні.

Букмекерская кантора Bet365 прымае стаўкі на тое, што Паўлючэна стане лепшым бамбардзірам Еўра-2008, з каэфіцыентам 23 (чым ніжэйшы каэфіцы



ЧРВЕНЯ
2008 г.
ПЯТНІЦА
№ 24 (15528)

ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

Абітурыент-2008

МАТЭМАТЫК І ЭКАНАМІСТ у «адным флаконе»

У сярэдзіне 90-х гадоў у Беларусі назіраўся ажытажны попыт на эканамістаў, а конкурсы на эканамічныя спецыяльнасці проста зашкалівалі. Спецыялістаў эканамічнага профілю сталі рыхтаваць ці не ў кожнай ВНУ, таму праз пэўны час у галоўным адукацыйным ведамстве краіны былі вымушаны канстатаваць, што ў краіне адбылася пераўтварчэнне эканамістаў. Паколькі з працаўладкаваннем апошніх праблемы сталі ўнікаць усё часцей, давялося нават скарачаць набор на гэтыя спецыяльнасці.

— Сапраўды, сёння стала відавочным, што рынак працы перапоўнены спецыялістамі ў галіне менеджменту, маркетынгу, кіравання прадпрыемствам і г.д. Адначасова з гэтым дакладна акрэсліўся дэфіцыт эканамічных і фінансавых аналітыкаў, якія валодалі б прыцільова новымі ведамі, маглі б выкарыстоўваць сучасныя тэхналогіі пры вырашэнні задач аналізу, прагназавання і кіравання. — дзеліцца сваімі думкамі загадчык кафедры матэматычнага мадэлявання і аналізу даных Белдзяржуніверсітэта, доктар фізіка-матэматычных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі Юрый ХАРЫН. — Несумненна, сучасны эканаміст-аналітык павінен валодаць фундаментальнымі ведамі ў галіне эканамічнай тэорыі, ведаць законы, па якіх развіваецца макра- і мікраэканоміка. У той жа час, ва ўмовах рынкавай эканомікі немагчыма ўявіць эканаміста-аналітыка, які б займаўся аналізам рэальных эканамічных і фінансавых працэсаў і не прымяняў бы пры гэтым матэматыка-статыстычныя метады і камп'ютарныя праграмы. Цяжка ўявіць сабе аналітыка, працуючага на сучасных фінансавых рынках, які б не ведаў метадаў аптымальнага партфельнага інвеставання, метады кіравання фінансавымі рызыкамі, метады аналізу і прагназавання курсаў і рыбытковасці фінансавых актываў.

— Наўжо эканамісты, якіх рыхтуюць беларускія ВНУ ў рамках традыцыйных эканамічных спецыяльнасцяў, не ў стане забяспечыць вырашэнне пералічаных задач? — Для таго, каб зразумець і засвоіць пералічаныя вышэй метады, патрабуецца добрая матэматычная падрыхтоўка, перш за ўсё па тэорыі верагоднасцяў і

матэматычнай статыстыцы, эканаметрыцы, матэматычнай эканоміцы і фінансавай матэматыцы, метадах аптымізацыі і г.д. Дарчына, многія стваральнікі вышэй пералічаных эканамічных тэорыяў, мадэляў і метадаў аналізу з'яўляюцца менавіта матэматыкамі, якія ў розны час становіліся ўладальнікамі Нобелеўскай прэміі ў галіне эканомікі.

Хачу заўважыць, што матэматыка-эканамісты ў дадзены момант складаюць зусім нязначную колькасць у вялікай арміі эканамістаў у нашай краіне. Гэта, так бы мовіць, штучныя спецыялісты. Студэнты вывучаюць акрамя эканамічнай тэорыі мадэлі міжнароднай эканомікі, эканаметрыку, матэматычную эканоміку, шматмерны статыстычны аналіз даных, матэматычную тэорыю прагназавання, тэхнічны аналіз рынку каштоўных папер, камп'ютарныя банкаўскія тэхналогіі, камп'ютарныя сеткі і г.д. Вычэбныя планы, курсы лекцый, камп'ютарныя практыкумы, вучэбныя дапаможнікі і праграмы забяспечылі неспраўна распаўсюдзіліся з выкарыстаннем сусветнага вопыту ў рамках міжнародных адукацыйных праектаў з Каліфарнііскім універсітэтам, Манчэстэрскім універсітэтам і Маскоўскім дзяржаўным універсітэтам.

— А якую кваліфікацыю атрымліваюць выпускнікі спецыяльнасці «Эканамічная кібернетыка»?

— Кваліфікацыю — «матэматык-эканаміст», якая дазваляе ім працаваць у аналітычных падраздзяленнях органаў дзяржаўнага кіравання, Нацыянальнага і камерцыйных банкаў, у аналітычных і маркетынговых аддзелах вытворчых і камерцыйных аб'яднанняў і прадпрыемстваў, фінансавых і інвестыцыйных кампаній, кансалтынгавых фірмаў і, безумоўна, у навукова-даследчых інстытутах і вышэйшых навуковых установах.

Сярод выпускнікоў гэтай спецыяльнасці ёсць кіраўнікі і супрацоўнікі аналітычных падраздзяленняў Нацыянальнага банка, топ-менеджеры і аналітыкі камерцыйных банкаў, эканамісты-аналітыкі. У краіне, эканоміка якой дынамічна развіваецца, фінансавыя і эканамічныя аналітыкі проста не могуць застацца без працы.

Надзея НИКАЛАЕВА.

ЧАЙНЫ ФЭСТ У «СІЛІЧАХ»

21 чэрвеня ў Рэспубліканскім гарнальжым цэнтры «Сілічы» прайшоў фестываль «Чайны фэст».

Чайныя фэсты штогод праходзяць у многіх краінах свету, а сёння такая імпрэза ўпершыню адбылася і ў Беларусі. У рамках свята плануецца наладзіць продажы чаю, збораў з лекавых траў, цукерак беларускіх вытворцаў, мёду.

Сяргей ГРЫБ.

У пажарныя — з дзяцінства

У Кіраўскім пасёлку Віцебскага раёна на базе мясцовай школы адкрыўся кругласутачны аздараўляльны лагер «Выратавалінікі». Тут адначасова і вывучаюць сакрэты пажарнай справы каля 30 дзяцей, у тым ліку і са шматдзетных сем'яў.

Як паведаміў «ЧЗ» начальнік раённага аддзела МНС Мікалай Вайцхоўскі, штогод лагер мяняе прапіску. Летась ён працаваў у пасёлку Кастрычніцкі. У 2006 годзе — у Суражы. Падчас работы лагернай змены дзятва ўдзельнічае ў розных конкурсах, віктарыях. Прафесійныя пажарныя заўсёды побач з імі — не толькі дзеліцца сакрэтамі свайго майстэрства, але і дэманструюць сучасную тэхніку.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
«Зарапад»

на выпускным балі

20 чэрвеня ў Лізіі БДУ адбудзецца бал выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Удзел у ім возьмуць каля 600 чалавек, а ўсяго сёлета дыплом Белдзяржуніверсітэта атрымаюць больш як 3,5 тысячы маладых людзей; 2,7 тысячы выпускнікоў дзённага і 916 выпускнікоў завочнага аддзяленняў.

Рэктар БДУ, прафесар Васіль Стражаў уручыць дыпломы і памятныя падарункі пераможцам конкурсу «Лепшы выпускнік БДУ». Сёлета ў гэтым конкурсе вызначаліся не толькі лепшыя выпускнікі, але і «зоркі факультэтаў».

Крытэрыямі для ацэнкі на званне «Лепшы выпускнік» і «зоркі факультэта» былі спелі і дасягненні студэнтаў у вучобе, навуцы, грамадскай рабоце, культуры і спорце. Званне «Лепшы выпускнік» атрымаюць 19 чалавек, а «Зоркамі факультэтаў» стануць 18 выпускнікоў.

Выпускнікі галоўнай альма-матэр краіны дадуць клятву «годна служыць прычыпам добра і справядлівасці ў імя чалавека, Айчыны і сусветнай цывілізацыі, захоўваць і множыць слаўныя традыцыі Белдзяржуніверсітэта, быць узорам вышэйшай школы, сумленнасці і працавітасці, усе сілы, розум, імкненні накіроўваць на павышэнне аўтарытэту БДУ і з гонарам несці званне выпускніка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта». Абудзецца і перадача сімвалічнага «дэрга папання» ад уварашніх студэнтаў цяперашнім.

Надзея НИКАЛАЕВА.

Беларусы — нацыя мастакоў

Пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі Найджэл-Дэвіс высока ацаніў мастацкія здольнасці беларускай моладзі.

Падвздожычы вынікі мастацкага конкурсу, арганізаванага брытанскім пасольствам у Мінску з нагоды Дня нараджэння каралевы, кіраўнік дыпламаты адзначыў высокую якасць работ і разнастайнасць творчых падыходаў.

Конкурс праходзіў з 30 красавіка па 30 мая 2008 года. Беларусам ва ўзросце да 25 гадоў прапаноўвалася адлюстраваць у мастацкіх творах свае ўяўленні аб сувязях паміж Беларуссю і Вялікабрытаніяй. Журы, у склад якога ўвайшла таксама і старшыня праўлення Беларускага таварыства дружбы і культурных сувязяў з замежнымі краінамі Ніна Іванова, выбрала пераможцаў у трых узростах катэгорыях: ад 5 да 10 гадоў, ад 11 да 16 і ад 17 да 25. Уладальніцай Гран-пры за лепшы твор стала Міраслава Кузьмар з Ваўкавыска.

«Такі мастацкі конкурс мы праводзілі ўпершыню. Аднак гэты эксперымент цалкам сябе апраўдаў, і я спадзяюся, што мы зможам праводзіць яго штогод. Журы было ўражана як крэатыўнасцю ідэй, так і майстэрствам іх выканання. Няма сумненняў у тым, што беларусы — гэта нацыя мастакоў», — падкрэсліў англіійскі дыпламат.

Алена КРАВЕЦ.

ТРЭЦІ ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР ПАЧАЎСЯ!

Учора ў Мінску калі Нацыянальнай бібліятэцы прайшло адкрыццё трэцяга працоўнага семестра «Лета-2008», у якім узялі ўдзел студэнты з Белдзяржуніверсітэта, Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта імя акадэміка Сахарова, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце, Беларускага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, Універсітэта культуры. У гэтым годзе атрады папрацуюць на будаўніцтве студэнцкай вёскі.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Праекты

УСЕ НА «АРТ-БУЛЬБУ»

Мастацкая галерэя «Універсітэт культуры» запрасіла да ўдзелу ў праекце «Арт-бульба» фотамастакоў, дызайнераў, жывапісцаў і скульптараў, якія нестандартна думваюць і валодаюць пачуццём гумару.

Як расказаў арганізатар праекта Дзяніс Барсукіў, мерапрыемства прымеркавана да міжнароднага Года бульбы і праводзіцца пры падтрымцы прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь. Галоўная мэта — мастацкімі сродкамі жывапісу, фатаграфіі, скульптуры паказаць такі феномен матэрыяльна-культурнага жыцця беларусаў, як бульба, прыцягнуць да яго ўвагу грамадства як да харчовага прадукту з мэтай яго далейшай папулярнасці.

Беларусь займае адно з першых месцаў у свеце па ўжыванні гэтага некалі паўднёваамерыканскага прадукту. Прычым беларусу не заменіць бульбу ні рыс, ні макарона, ні тым больш усюдышні соя. «Акцыя па пасадцы і збору бульбы — гэта дэянная, параўнальнае па сваім эстэтычным складніку з прынятай у Японіі традыцыйнай любовання сакурай, якая цвіце», — лічыць Дзяніс Барсукіў. Да гэтай пары, як ні дзіўна, бульба не становілася аб'ектам беларускай мастацкай прасторы. Праект заклікае папоўніць гэты прабел у культурным жыцці нашага грамадства. Урачыстае адкрыццё выставы запланавана на 5 верасня.

Юлія ВАНІНА, БЕЛТА.

СТУДЭНЦТВА І ПРАФСАЮЗ РАЗАМ



кі выявіць недахопы ў ведах і даць поўную кансультацыйную дапамогу па вучэбных прадметах, але і павысіць самаацэнку сваіх вучняў, якія па волі лёсу засталіся без маральнай і матэрыяльнай падтрымкі бацькоў. Для псіхалагічнай падрыхтоўкі праводзіліся трэнінгі, у ходзе якіх дзеці выконвалі заданні, аналагічныя дзяржаўным тэстам».

ПРАКТ «ГРУПА ЗДAROУЯ»

«Для членаў прафсаюза арганізавана бесплатнае наведванне басейна (пры наўняснасці медыцынскіх даведкі) і трансажорнай залы ў вучэбна-спартыўным комплексе «Універсітэцкі» і на факультэце журналістыкі. Толькі за шэсць месяцаў 2008 года атрымалі аб'яві-менты ў трансажорную залу і басейн 825 студэнтаў старэйшых курсаў. За кароткі час гэтыя нова-збудаваныя аб'екты атрымалі папулярнасць і з'явіліся рэальна адным з месцаў для прафсаюзнага членства. Акрамя таго, нашы студэнты маюць магчымасць аздараўляцца на працягу года ў санаторыі-прафілакторыі, а на зімовыя канікулы правесці час у САК «Брыганціна».

У гэтым годзе там аздараўляліся 120 студэнтаў. Прафсаюзнае арганізацыя праводзіла частковую аплату кошту пудэўка на агульную суму больш за 8 мільёнаў рублёў».

ЮРЫДЫЧНЫЯ КАНСУЛЬТАЦЫІ І СЕМІНАРЫ

«На базе прафсаюза студэнтаў БДУ намеснік старшыні галіновага прафсаюза Раман Дзіпра і загадчыца аддзела прававой абароны, галоўны інспектар працы ЦК прафсаюза Ларыса Манюх штомесяц праводзяць юрыдычныя кансультацыі па самых розных пытаннях: правы і абавязкі студэнтаў, беспры-кучнае вучэнне-выхаванне працую-прававы аспект часовага праца-ўладкавання студэнтаў, часовае за-няццё за мяжой... Акрамя таго, праводзіцца прафсаюзнае арганіза-цыя студэнтаў БДУ штогод ладзіць для сваіх студэнтаў семінары па пытаннях размеркавання і праца-ўладкавання маладых спецыялістаў з удзелам спецыялістаў Цэнтраль-нага камітэта галіновага прафса-юза. На ім студэнты старэйшых курсаў могуць атрымаць адказы на хвалюючыя пытанні».

ВЫДАТНА ПРАЦА — ВЫДАТНЫ АДПІЧАК

«У гэтым годзе сямя аактывіўна студэнты, у тым ліку і прафгрупор-гі — першкурснікі, якія праводзілі работу па матывацыі прафсаюзна-


да нас наступнае брат ці сястра наша студэнта, то мы ім абодвум абавязкова выдзяляем месцы ў інтэрнаце (умова: дзённая форма на-вучання). Такім чынам падтрымлі-ваем наступныя днасныя. У гэ-тым годзе забяспечылі 38,1 працэн-та іншагародніх студэнтаў месцамі ў інтэрнатах. Заключаем пагаднен-ні з інтэрнатамі іншых навуковых устаноў і арганізацый, каб павялі-чыць колькасць месцаў для сваіх студэнтаў».

ЖЫЛЛЁВАЯ ПРАБЛЕМА

«Шмат увагі надаём найперш са-ейнаму накірунку работы. Зы-каходзячы з таго, што большасць на-шых студэнтаў прыехалі з перыфер-ыі, найбольш надзённай прабле-май з'яўляецца жыллёвая. Улік ін-шагародніх арганізацыя збораў ад-паведных дакументаў, правядзен-не мерапрыемстваў па фармаван-ні чаргі на атрыманне інтэрната, за-вучэнне дагавору найму жыллага паміж імі — усё гэта ў адпавед-насці з пагадненнем, якое мы за-ключаем раз на тры гады з рэктар-ам БДПУ П.Д. Кухарчыкам, пра-рагавата прафсаюзнай арганізацыі. Але гэта вялікая адказнасць, якая такім чынам кладзецца і на кіраў-ніцтва ўніверсітэта, і на прафсаюз. У нашым універсітэце склаліся і пэўныя традыцыі прадстаўлення адпаведных прафэрацый. Так, калі

ЗДAROУЕ НА ВАГУ ЗОЛАТА

«У нашым універсітэце маецца санаторыі-прафілакторыі. За год



Юлія ВАНІНА, БЕЛТА.



Актыўны ўдзел бярэ студэнты ў традыцыйных прафсаюзнах дэманстрацыях. У 2008 годзе студэнты святкавалі Першамай пад лозунгамі: «Студэнты і прафсаюзы разам. Не — зніжэнню сацыяльных гарантый навучнай моладзі», «Сацыяльны гаранты, гарантваннае моладзі, — не раскоша, а неабходнасць»...

УСЕ НА БРАСЛАЎСКІЯ АЗЕРЫ!

«Нашы студэнты таксама маюць магчымасць паехаць летам адпачываць у спартыўна-аздараўленчы комплекс універсітэта «Браслаўскія азёры». Акрамя таго, што памер дадзенай складае 40 тысяч рублёў ад кошту пудэўкі (кошт пудэўкі на 14 дзён без уліку харчавання 125 тысяч рублёў), дык сваім членам прафсаюза мы будзем аказваць і матэрыяльную дапамогу (па інфармацыі можна звяртацца ў прафсаюз студэнтаў)».

САМАЕ КАШТОЎНАЕ — ВЕДЫ

«Прафсаюзы лідар павінен быць інфармацыйна падкаваны. Бо член прафсаюза можа звярнуцца да яго з самымі рознымі пытаннямі (як перадаць сесію, як атрымаць са-цыяльную стыпендыю, які пайсці ў акадэмічны адпачынак, хто мае

права на першачарговае засялен-не ў інтэрнат...), і прафгрупор, ці старшыня прафсаюза павінен дапа-магаць вырашаць праблемы з вый-грышнага для студэнта боку».

З гэтай мэтай і арганізавана «Школа актыву», дзе актывісты атрымліваюць самае каштоўнае — веды. Я даў кожнаму старшыні прафсаюза заканадаўчы акты і ін-шыя неабходныя спецыяльныя да-кументы і прапанаваў ім самастой-на распрацаваць нейкую прабле-му года. Пасля старшыні прафса-юза выступалі са сваімі даклада-мі перад прафграмамі груп. Зада-ча ж апошніх — данесці пачуццё ін-фармацыю да аднагрупнікаў».

Стварыў сайт прафсаюзы і на-вядлі выпуск прафсаюзнай газе-ты «Ведомствічка» (пакладаем на вахце ў інтэрнатах, у дэканатах). Мы ганарымся, што на сайце са-бранна вялікая дакументальная ба-за, з якой кожны можа азнаёміць-ся. А таксама маецца раздзел «Ад-но акно»: студент можа не выхо-дзячы з дому атрымаць адказы на многія пытанні (дастаткова толькі ўвесці ключавое слова)».

АЛ'ТЭРАТІВА САНАТОРЫО-ПРАФІЛАТОРЫО

«Выдаём сваім студэнтам тало-ны на дадатковае харчаванне (ко-жны месяц 60 чалавек атрымліва-юць па 30 талонаў). Мы плануем паставіць пытанне аб павелічэнні вартасці талона да 2500 рублёў. Гэта даволі значная прафэрацыя для гэтых студэнтаў, якіх не могуць падтрымаць бацькі».

«Прафгрупоргу вельмі важна быць дасведчаным, у першую чар-гу, у прававым аспекце. Кіруючы прафсаюз гэтай ідэяй, у апошні час пра-фсаюз актывізаваў інфармацыйную работу. Фактычна за адзін год вы-далі змястоўную серыю «Бібліятэ-ка прафсаюзнага актыву» (вышлі такіх дапаможнікі для прафгрупор-ка «Малады і прафсаюзнае адука-цыя», «Стыпендыяльнае забяспэ-чэнне», «Сідкі і перавады», «Раз-меркаванне і працаўладкаванне», «Вышэйшая адукацыя сёння»).

(Заканчана на 2-й стар. «ЧЗ».)

СТУДЭНЦТВА І ПРАФСАЮЗ РАЗАМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Акрамя таго, прафсаюз працуе над удасканаленнем нарматыўнай базы сацыяльнай работы з навучэнцамі моладдзі. У тым ліку вырашэннем пытанняў удасканалення працэдур аказання матэрыяльнай дапамогі на праезд, пашырэння кола яе атрымальнікаў, выдзялення бюджэтных сродкаў на арганізацыю санаторна-курортнага лячэння навучэнцаў моладзі ў аічных здаруўнях, бо ў апошнія гады — гэта практычна невырашальная праблема. Яна ўжо неаднойчы ставілася намі перад Саветам Міністраў, і пакуль не знята.

Напружаным застаецца становавіца з забеспячэннем студэнтаў інтэрнатам. Сячэасова па выніках У з'езда Федэрацыі прафсаюзаў, дзе гэта пытанне было ўзнята лідарам галіновага прафсаюза ў прысутнасці краінаў краіны, было прынята рашэнне аб будаўніцтве студэнцкай вёскі. Тым не менш, пакуль, да яе ўвядзення, праблема застаецца. Таму прафсаюз прапануе вывадзіць ад вылаты падаходнага падатку грамадзян, якія здаюць у наём жылля памяшканні навучэнцаў моладзі. Гэта дазволіць у пэўнай ступені зрабіць такую паслугу для студэнтаў і навучэнцаў больш даступнай і легалізаваць дадзены від арэнды жылля. Тым больш апошняе рашэнне было прынята ў 2006 годзе ў дачыненні да маладых спецыялістаў.

Высокім застаецца ахоп навучэнцаў моладзі забеспячэннем стыпендыямі. Тым не менш прафсаюз актыўна займаецца вырашэннем пытання яе павелічэння. На гэта былі накіраваныя праверкі ўстаноў адукацыі, якія праводзіліся ў Гродзенскай, Гомельскай і Віцебскай абласцях. Да канца 2008 года такімі праверкамі будзе ахопленыя ВНУ сталіцы і Магілёўскай вобласці. Распрацаваны рэкамендацыі прафсаюзнай арганізацыі навучэнцаў моладзі па арганізацыі забеспячэння стыпендыямі, а таксама па пытаннях прад-

стаўлення скідаў са сфарміраванага кошту навучання і пераводу з платнай формы навучання на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў. Паміж Беларускай прафсаюзнай работнікаў адукацыі і навукі і Міністэрствам адукацыі заключана галіновае пагадненне, асноўная мэта якога — рэгуляваць пытанні не толькі працоўных адносінаў у галіне, але і сацыяльнай абароны студэнтаў і навучэнцаў. Па выніках мінулага года бакі пагаднення адзначылі наступныя станоўчыя тэндэнцыі ў галіне дзяржаўнай падтрымкі навучэнцаў моладзі: — сістэма стыпендыянага за-

стаўлення скідаў са сфарміраванага кошту навучання і пераводу з платнай формы навучання на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў.

— сістэма стыпендыянага за-

стаўлення скідаў са сфарміраванага кошту навучання і пераводу з платнай формы навучання на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў.



Штогод паміж універсітэцкімі баскетбольнымі камандамі прафсаюз ладзіць спаборніцтвы.

стаўлення скідаў са сфарміраванага кошту навучання і пераводу з платнай формы навучання на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў.



У пачатку чэрвеня прафсаюзныя актывісты-пачуірскі сьвяткавалі свой выпускны, які для іх па традыцыі штогод арганізоўвае прафсаюзная арганізацыя. Больш за 30 вулкіўскай у ВНУ горада Мінска атрымалі падзкі за тое, што імаг сілаў аддалі арганізацыі на працягу навучання ў універсітэце.

колькасць прафсаюзных акцый і праектаў, якія разлічаны на навучэнцаў моладзі. Традыцыйнай стала акцыя для прафсаюзных лідараў першага курса «Студэнцтва і прафсаюз разам». Праводзіцца злетзі старшын прафсаюзных груп факультэтаў ВНУ г. Мінска. Сёлета, у сувязі з Годам здароўя, прайшла акцыя «Студэнцтва і прафсаюз разам: за здарова лад жыцця» на базе Мінскага лявовага палаца. Ёсць яшчэ шмат цікавых задумак, таму студэнцтва і навучэнцаў — членаў прафсаюза, чакаюць яшчэ не менш прымемныя сюрпрызы».

Надзея ДРЫЛА.

Увачавідкі

BACK IN U(Ukrainian)SSR!

(Канцэрт МакКартні адбудзецца пры любым надвор'і!)

Гэтага не мог уявіць ні адзін жыхар Украіны! Куды больш: гэтага не мог уявіць ніхто ў Усходняй Еўропе! У мінулы суботу, 14 чэрвеня, тысячы людзей — кіяўляне і ўсе, хто ў гэты вечар прыехаў ва ўкраінскую сталіцу, сталі сведкамі неверагоднай падзеі! Сам сэр Пол МакКартні, адзін з лідараў самага папулярнага гурта ўсіх часоў і народаў «The Beatles», даваў бісплатны дабрачыні канцэрт на майдане Незалежнасці! Сярод шматлікіх прыхільнікаў ліверпульскай легенды былі заўважныя сютні беларусы, якія за тыдзень да гэтага добра «разміліся» ў Лагойску на штогадовым фэсце «The Beatles Forever»...

Тым не менш, праблем з паркоўкай не ўзнікала ні ў колы: аўтамабілі кідалі прама на праезнай частцы і тратуарах. Інспектары ДАІ не звярталі ўвагі на несур'ёзныя парушэнні правілаў: дух «Бітлз» ахапіў усю Украіну!

Народ пачаў збірацца на майдане задоўга да канцэрта. Але моцны лівень з малаанкамі хутка рассяяў натоўп. Не ўраतोўвалі ні дажджавікі, ні парасоны, ні галошы. Кавярні і рэстараны былі да адказу забіты людзьмі. (І гэта за 3 гадзіны да пачатку!)



Усе затыры на канцэрт музычнай легенды ўзяў на сябе магнат і мецэнат Віктар Пінчук, які падзяліўся сваёй радацю і... грашмама з усімі жыхарамі Украіны. Не забываў ён і пра брочкаў-каў-беларусаў. Але ж для некаторых «важных» персон выступленне МакКартні каштавала сваіх кроўных. Арганізатары прадугледзілі VIP-зону. Уваход зрабілі платнымі. Усе вярчуняныя сродкі ішлі ўкраінскаму дзецям, хворым на рак. Сродкі VIP-персон быў заўважаны чіпершані прэзідэнт Грузіі, вядомыя расійскія і мясцовыя палітыкі, алігархі.

За гадзіну да канцэрта прабрацца да сцэны было немагчыма. На вуліцах усталавалі вялізныя экраны для тых, хто не зможа трапіць на майдан. Выступленне транслявалі па тэлебачанні. Акрамя гэтага, яшчэ ў пяці найбуйнейшых гарадах Украіны арганізатары ўсталівалі экраны на плошчах, дзе сабраліся тысячы людзей,

каб адтуль прывітаць сара Пола. Вядучыя канцэрта, сярод якіх былі і Ані Лорак (удзельніца Еўрабачання-2008), пад праліўным дажджом падбадзёрвалі натоўп. Паток вады змешваўся з такім жа патокам людзей, які спрабавалі прабрацца бліжэй. На экранх тым часам «з'яўляліся» твары Кучмы, Сярдзючкі і іншых вядомых украінцаў, якія прызнавалі ў любові да МакКартні і «Бітлз».

З'яўленне на сцэне легендарнага удзельніка «ліверпульскай чацвёркі» выклікала ашаламілыя эфекты! Усе забіралі пра лівень, схавалі парасоны, сталі збірацца вышэй, каб на свае вочы пабачыць куміра! Не пужала нават малаанка (а яна сабраўды б'е ў вышэйшую кропку)...

Пол МакКартні ў гэты вечар выконваў як песні «Бітлз», так і са сваёй сольнай кар'еры. Увесь час слявак мяняў музычныя інструменты. Тры разы сэр Пол выходзіў пад бурны аваці і крыкі «бітламанан» на біс! З-за вялікага натоўпу людзей цяжка было нават праверніцца, але, нягледзячы на гэта, усе танчылі. Танчылі, таму што ніхто не мог заставацца аб'яжывам!

МакКартні дзякаваў усім, хто ў такое надвор'е прыйшоў на плошчу (а не прыйсці было немагчыма!). Ён практыкаваў сваё веданне ўкраінскай мовы, а ў канцы выйшаў на сцэну з жоўта-блакітным сцягам. Пасля апошняй песні сэр Пол папрасіў усіх прысутных адпусціць яго адпачываць, на што публіка з разуменнем адгавялася.

У свае 66 МакКартні працягвае заставацца кумірам мільяёнаў. Любоўю да сваёй справы зрабіла яго жывой легендай, асабай, якая прыцягвае і вымушае захаляцца ёй...

Людзі яшчэ доўга пасля канцэрта заставаліся на вуліцах. П'яныя і не вельмі, мокрыя і змерзлыя, усе яны, поўныя рададзі і шчасця, не маглі выказаць свайго захаплення! Да самай раніцы песні «Бітлз» гучалі з вокнаў машын, з вусяну фанатаў, якія яшчэ доўга не спалі ў тую ноч. Міліцыянтны з разуменнем ставіліся да ўсіх праяў эмацыянальнасці і гасцей сталіцы.

Вярталіся назад беларускія «бітламанан» на працягу ночы і ўсюго наступнага дня. Нават чэргі на мяжы не маглі сапсаваць іх выдатнага настрою.

Уладзіслаў КУЗЬМІН.

ПОВАР З ГІТАРАЙ

Навучыўшыся граць на гітары ў 9-м класе, Дзімтрый Мальчэўскі адразу захапіўся ідэяй стварыць музычны гурт стылю панк-рок.

Гурт склаў навучэнцы Уздзенскага прафтэхліца. Загучалі песні... У перакладзе з англійскай мовы «punk» — «смецце, адкіды». І ў гэтых песнях якраз адлюстравалася непрыняццё ўсялякага бруду, смецця жыцця. У гурце Дзімтрый быў рытм-вакалістам.

— Слова да песень пісаў у асноўным я, —

гаворыць Дзіма. — У пачатку дзейнасці гурта нам вельмі далапамагў чалавек «аркестр», з якім пазнаёміўся пры выпадковай сустрэчы. Ігар добра валодаў саксафонам, бас-гітарай, выдатна граў на барабанах. Менавіта ён напісаў музыку да першай нашай песні, з якой выступілі перад публікай. Менавіта тады ўключыўся ў музыку гурта і саксафон. Панк-рок змяніўся джаз-панкам.

Назва гурта выбралі аднагалосна — «SecondWord», што ў перакладзе азначае «секунды свет». Меўся на ўвазе ідэальны свет з гарманічным жыццём, у які хацелася б трапіць хоць на адно імгненне, пазбавіцца на кароткі час змяжных нягод, варунак.

— Юнацкі максімізм кіраваў кожным з нас, — прызнаецца Дзімтрый. — Барабанчык прапанаваў лагатып для гурта: калабок з іракезам на галаве. Гурт праіснаваў каля двух гадоў — да таго часу, як вучоба скончылася і пачалася праца. Кожны паехаў па накіраванні. Але музыку ніхто не закінуў.

— Толькі двойчы паспеў выступіць са сваім гуртам у памяшканні Уздзенскага РДК. Было прыемна, калі пасля выступлення слухачы прайшлі аўтограф на памяць.

...Прыехаўшы на працу поварам у Мінск, Дзімтрый Мальчэўскі зноў узяўся за любімую музыку.

— Знаёмы злучыў мяне са сталічным гуртом ска-панк, які характарызуецца досыць завяднай музыкай, — угадвае повар з гітарой лад рוקы. — Запрасілі як сола-гітарыста, але праз некаторы час зноў, як некалі, заняў месца рытм-вакаліста. З новым гуртам паспелі зрабіць колькі «каверыў» — музычныя пераборкі,



Сосны, цмок і чорны рыцар

Звычай праводзіць паралелі тут будзе на самай справе да месца. Угадваем пра Ліду — адрозж ж мае на ўвазе старажытныя замкі. І невывадава, бо большасць гісторыкаў пераканана, што з'явіліся яны адначасова. Прычым сёлета і горад, і фартэцыя адзначаюць свой 685-гадовы юбілей.

Варта заўважыць, што спробы «звязаць» назву гэтага горада з вядомым жаночым імем будзе марным. Насуперак прыгожай легендзе аб заснаванні месца ў гонар дачкі князя Гедыміна, усё выглядае больш празаічна. Выток, хутчэй, трэба «шукаць» ў беларускім слове «ляда», што, як вядома, азначае высечанае, вывадзенае ад леду месца. Лес тут быў сапраўды вялікім, а яшчэ наваколле атачалі непраходныя балоты. Уласна кажучы, гэтым і можна патлумачыць рашэнне таго ж Гедыміна будаваць у мікрэа-цэнтры Лідзе і Каменні замак — уявіць лепшы пераходзі для шматлікіх крывацкіх паходаў у цэнтральную Беларусь здавалася немагчымым. Да таго ж менавіта на гэтых землях сыходзіліся Гандарэвічы шляхі паміж Вільняй, Наваградкам, Гроднам і Мінскам.

Сам замак з'явіўся не адрозж, будавалі яго доўга, у падмуркі і сцены ляглі тысячы валуноў і незлічэнныя колькасці цэглы. Затое вынік атрымаўся на славу, фартэцыя мела дзве вежы, шырокі роў, таўшычы сцен у паўтары дзе метры, вышыню з сучасныя пяціпавярховы і лічылася непрыступнай. Больш за тое, паступова яна ператварылася ў адзін са значных цэнтраў палітычнага жыцця ўсяго Вялікага княства. У гэтых краях амаль дзесяцігоддзе варагавалі, а потым заключілі мір браты-князі Вітаўт і Ягайла, тут Ягайла падпісаў загад аб скасаванні ў Вялікім княстве паганства і ўвядзенні каталіцтва, каля фартэцыі пэўны час жыў хан-выганнік Тахтамыш, які, распевадаючы, схаваў недзе ў наваколлі Ліды вялікі скарб сэрба. Урэшце, старажытныя сцены памятаюць адно з самых шыкоўных вяяселляў Сярэднявечча — паміж польскім каралём Браніславам Ягайлам і Соф'яй Гальшанскай.

Але адначасова Ліда заставалася менавіта крэпасцю, якая перажывала бясконцыя аблогі. Узяць замак удавалася ўсяго некалькі разоў, прычым аднойчы толькі ў выніку здрады. Напрыканцы XIV стагоддзя, калі да горада падышлі крывацкі са сваім тагачасным саюзнікам Вітаўтам, лідскі ваявода і «па сумяшчальніцтве» унук князя Гедыміна Дзімтрый Карыбут па невядомых прычынах нечому пакінуў фартэцыю праз пацымны ход і скіраваўся са сваёй

дружынай у Навагрудка. Гісторыя, трэба пагадзіцца, сумная. Аднак ужо ў наш час атрымала даволі нечаканы працяг. Сёнь-той з лічэн сцявяджэ, што на свае вочы бачыў апоўначы на замкавых сценах цень сярэдневяковага ваяра ў даспехі і чорным пшашчы. І што «належаць» гэта цень князю Карыбуту...

Казі? Зрэшты, таму, хто не верыць у існаванне лідскага прывіду, у горадзе знойдуць доказы — фотаздымак. А плюс да таго, угадаючы яшчэ некалькі мясцовых паданняў. Скажам, пра забітых у гэтых краях трох каталіцкіх манахаў, хутчэй, трэба «шукаць» ў беларускім слове «ляда», што, як вядома, азначае высечанае, вывадзенае ад леду месца. Лес тут быў сапраўды вялікім, а яшчэ наваколле атачалі непраходныя балоты. Уласна кажучы, гэтым і можна патлумачыць рашэнне таго ж Гедыміна будаваць у мікрэа-цэнтры Лідзе і Каменні замак — уявіць лепшы пераходзі для шматлікіх крывацкіх паходаў у цэнтральную Беларусь здавалася немагчымым. Да таго ж менавіта на гэтых землях сыходзіліся Гандарэвічы шляхі паміж Вільняй, Наваградкам, Гроднам і Мінскам.

Сам замак з'явіўся не адрозж, будавалі яго доўга, у падмуркі і сцены ляглі тысячы валуноў і незлічэнныя колькасці цэглы. Затое вынік атрымаўся на славу, фартэцыя мела дзве вежы, шырокі роў, таўшычы сцен у паўтары дзе метры, вышыню з сучасныя пяціпавярховы і лічылася непрыступнай. Больш за тое, паступова яна ператварылася ў адзін са значных цэнтраў палітычнага жыцця ўсяго Вялікага княства. У гэтых краях амаль дзесяцігоддзе варагавалі, а потым заключілі мір браты-князі Вітаўт і Ягайла, тут Ягайла падпісаў загад аб скасаванні ў Вялікім княстве паганства і ўвядзенні каталіцтва, каля фартэцыі пэўны час жыў хан-выганнік Тахтамыш, які, распевадаючы, схаваў недзе ў наваколлі Ліды вялікі скарб сэрба. Урэшце, старажытныя сцены памятаюць адно з самых шыкоўных вяяселляў Сярэднявечча — паміж польскім каралём Браніславам Ягайлам і Соф'яй Гальшанскай.

Але адначасова Ліда заставалася менавіта крэпасцю, якая перажывала бясконцыя аблогі. Узяць замак удавалася ўсяго некалькі разоў, прычым аднойчы толькі ў выніку здрады. Напрыканцы XIV стагоддзя, калі да горада падышлі крывацкі са сваім тагачасным саюзнікам Вітаўтам, лідскі ваявода і «па сумяшчальніцтве» унук князя Гедыміна Дзімтрый Карыбут па невядомых прычынах нечому пакінуў фартэцыю праз пацымны ход і скіраваўся са сваёй

ўжо разбураць. І невядома, чым бы скончылася справа, калі б колішні дырэктар нашага музея не набраўся смеласці і не пазваніў «у абыход» гарадскі ўладаў прама ў Мінск. Тады такі званок мог каштаваць доара, аднак літаральна праз некалькі хвілін са сталіцы прыйшла тэлефанаграма з патрабаваннем тэрмінова спыніць вандалізм.

Загад не абмяркоўваўся, замак пакінулі. Ва ўсіх сэнсах гэтага слова — доўгі час яго не чапалі, але і не аднаўлялі. Пэўны крок да рэканструкцыі быў зроблены толькі ў 1980-х гадах, калі тут адрэстаўравалі галерэй, узялі везу, накрылі дах, вывезлі смецце. Але работы да канца так і не далі, да таго ж узніклі вялікія пытанні наконт іх якасці. Дзе-нідзе частка сцен, выкладзеная з сучаснай цэглы, пачала ўжо «асыпацца». Тым часам як старажытныя цагляны, што захаваліся да нашых дзён, працягваюць трымацца... Праўда, усё ж нельга бы забываць — першая спроба рэканструкцыі не стане апошняй.

— Лідскі замак, што прыцягвае членаў сучасных рыдэрскіх клубав і шматлікіх турыстаў, уключае ў рэспубліканскую праграму адраджэння гісторыка-культурнай спадчыны, — працягвае Ганна Драб. — Вызначана, што тут павінны быць адноўленыя сцены, вежы і галерэй, апроч таго, ёсць намер стварыць у дворку горад майстэрню. Аднавядна дакументацыя рыхтуецца цяпер, а яе чакаецца, самі работы закончацца да 2012 года.

Аднак гэта планы на перспектыву. Пакуль жа, падчас сёлетняга юбілею, у горадзе адчыніцца пасля рамонту гісторыка-мастацкіх музеяў, у замак, дзе ўжо выстаўлена калекцыя раскопак, будзе арганізавана невялікая экспазіцыя паліўных трафэяў, пройдзе рыдэрскі з'езд. Словам, будзе на тым паглядзецца. А разам з тым угадаць адну мясцовую прыкмету і пашукаць умараваны ў сцены крэпасці «камень жадання». Прынамсі, у Лідзе перакананыя: да-статкова дакрануцца да яго — і усё абавязкова здзейсніцца.

Сяргей ГРЫБ.

Мінск — Ліда.



СОТНІ МІЛЬЁНАЎ ГАЛОДНЫХ ДЗЯЦЕЙ

Паводле даных экспертаў Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ), амаль 143 мільёны дзяцей ва ўзросце ад трох да пяці гадоў жывуць ва ўмовах пастаяннага голаду.

У спецыяльнай даклядаваным дакладзе па гэтай тэме гаворыцца, што чатыры п'ятыя такіх дзяцей жывуць усяго ў 20 краінах. Асабліва шмат голодных дзяцей у Паўднёвай Азіі. Каб нека праракіраваць іх балькі вымушаны сваіх няпоўнагадовых сям'яў і дачок прымушаць ісці на заробкі. Паводле ацэнак Міжнароднай арганізацыі працы, сёння каля 165 мільёнаў дзяцей ва ўзросце ад трох да чатырнаццаці гадоў выкарыстоўваюцца на розных, часта брудных, цяжкіх і небяспечных работах. У выніку яны не толькі страчаваюць здароўе, але і пазбавлены магчымасці атрымаць хоць бы нейкую адукацыю — многія бедныя сям'і не маюць на гэта грошай.

Леанід ТУГАРЫН.

МАБІЛЬНЫ ПАДМАН

Мабільны тэлефон ужо даўно перастаў быць элементарна раскош. Ён стаў сродкам сувязі, розных мультымедыяных забав. Без гэтага прастай (на выгляд) рэчы мы не можам уявіць сваё жыццё. Магчыма, менавіта таму ў апошні час мабільны тэлефон стаў цэнтрам павышняй увагі розных ашукаўцаў. Не, гэта не банальныя крадзяжы апаратаў з кішкі рязавак, а штосьці іншае. Справа ў тым, што сёння ашуканы знаходзяць усё новае і новае спосабы, які нажыцца на мабільных тэлефонах. У матэрыяле пойдзе размова аб новых спосабах нажывы несумленных людзей, якія імкліва набіраюць абароты. І што самае цікавае, тут махларам не так важны ваш тэлефон, колькі рахунак. Вось некалькі прыкладаў таго, якімі спосабамі вас могуць падмануць, выгнаўчы грошы.

СМС-ПАДМАН

Даволі распаўсюджаны спосаб падману. Як гэта дзейнічае? Вам прыходзіць СМС на мабільны з прапановай адлісацца ад СПАМ-расылак. У апошні час такое бысць усё часцей. Спамеры (так завуць людзей, якія рассылаюць спама) дабраліся і да тэлефонаў. Гэта біспярэччэ факт. І што вам прапановуе ацэцца «бісплатнае» СМС пэўнага зместу на адзін з кароткіх нумароў, а затым перайсці па атрыманай у адказ спасылцы. Гэта робіцца для таго, каб выкрасці сабе са СПАМ-ліста. Спасылка, хутчэй за ўсё, прыйдзе. Але калі ў вас на балансе была нейкая сума грошай, то ў Інтэрнэт вы залезце ўжо не зможаце, таму што СМС на такі нумар ацэньваецца ў некалькі долараў. Самае цікавае, што ад спама вы гэта зусім не сцеражаж, а на рахунку грошай стане прыкметна менш. Могуць прыходзіць СМС і з іншым зместам — ён можа быць абсалютна розным. Яшчэ адзін прыклад: «Акцыя ад «Вашага Аператара», дзень бясплатнай сувязі. Для ўдзелу трэба адправіць «бясплатнае» СМС на вызначаны нумар». Цікава, што існуе шмат варыянтаў падобных тэстатў. Усё залежыць ад кемлівасці ашукаўцаў. У вас, пэўна, узнікне пытанне: а што атрымлівае ў гэтым выпадку махлар? Ён рэгіструецца ў любой (а ў апошні час іх вельмі шмат) партнёрскай праграме па продажы мабільнага кантэнту, атрымлівае свае партнёрскія коды і пачынае займацца расылаўкамі. Пры тым з кожнага вашага

СМС яму належыць вызначаны працэнт. Што рабіць у такіх выпадках простама карысталініку мабільнай сувязі? Як змагацца з гэтым? Далучым, вы атрымалі паведамленне падобнага зместу. Першае, не спяшаіцца адпраўляць пасланне ў адказ, спадзеючыся забавіцца ад спама. Спачатку трэба патэлефанаваць аператара, у якога варта даведацца, якая сума пры гэтым будзе спісана з вашага рахунку. Калі даведаецеся, што нумар не бісплатны, трэба паведаміць аб гэтым аператару. І гэта ўжо СМС вышлеме кампанію, якая здымае адпраўляўкай паведамленні. Затым вышлеме кампанію на кодзе «партнёр», які працуе, і блакуюць акаўнт. У любым выпадку, калі з вамі здарылася падобнае, тэлефонуіце аператара і раскажыце аб СМС, якое вам прыйшло. Але не ў гэтым разе не варта мірыцца з усім гэтым.

ПАДМАН З ГАРАНТЫЙНЫМ РАМОНТАМ

Гэты спосаб падману ў апошні час стаў вельмі папулярным. Магчыма, хтосьці з вас, паважаныя чытачы, сутыкнуўся з нечым падобным. Мая знаёмая Света аднойчы прыйшла да мяне ў сялазх і паведавала невясёлы гісторыю. Аказалася, што не так доўга яна купіла праз Інтэрнэт абсалютна новы мабільны тэлефон. Прадавец выпісаў гарантыю на коду, паказав сам тэлефон. Апарат аказваўся рабучым, апарат заўважыў рабучым, апарат заўважыў рабучым. Света не магла нарадавацца сваёй новай купцы. І тут раптам яе тэлефон ламаецца, пачынае «глючыць». Вядома, Света адрозж ж аднесла яго ў майстэрню, адрозж жой бы пазначаны ў гарантыйным талоне. У цэнтры пра рамоне маладая жанчына прыняла няспраўны тэлефон, сказала ператэлефанаваць праз пяць дзён. У назначаны дзень Света тэлефонуе ў фірму на мабільны тэлефон. Ніхто не адказавае. Такая сітуацыя паўтаралася некалькі дзён, пакуль дзючыня не вырашыла схадзіць туды сама. Аказалася, што не так усё проста. Справа ў тым, што ў офісе па гэтай тэме і рамоне тэлефонаў, якія знаходзяцца на гарантыі, зрабілі шокуючы заяву: тэлефон знік з гарантыі, бо ён, вядома, падле сродку рамонтнікаў, трапіў у ваду. Света так і не змагла даказаць сваю праўду, асабліва пасля таго, як тэлефон тыдзень пабыў у майстэрні. Яна вырашыла, што здароўе важнейшае, чым нейкая рэч. Таму не стала беаца і спрабавала вярнуць грошы.

дзіце за ім праз тыдзень, а ён яшчэ не гатовы. Вам гаворыць, што няма неабходных запчастак. І так можа працягвацца і 10 дзён і два тыдні... Памятайце ў той факт, што гэтых паслуг аб наогул не кошта дамаляцца, або пішашча дробнымі літарамі. Менавіта на гэтым і пагарзі шматлікія аматары ўсяго моднага.

ПАДМАН НА ВЯЛІКІЯ ГРОШЫ

Падман на вялікія грошы асабліва прыкрас. Адна справа пазбавіцца мабільнага тэлефона, і зусім іншае — страціць па дурацкай вядомай сумы грошай. Мабільны падман на грошы не толькі самы распаўсюджаны, але і самы «адточаны» метада махлярства. Гэта могуць быць як і звычайныя міжнародныя званкі, так і падключэнне да нумара «ахвяры» з дапамогай пірацкіх прылад.

Вялікае распаўсюджванне набыў WAP-падман. Абанент аператара сатавай сеткі заходзіць ў Інтэрнэт на некалькі хвілін праз свой тэлефон, а ў канцы месца яму прыходзіць рахунак на вялікую суму і павяшчэнне: «Вы правалі ў WAP 20 гадзін». Што рабіць у падобных выпадках? Варта падаць пісьмовае аспрачэнне ў кампанію аператара сатавай сеткі. Калі пытанне будзе вырашана не на вашу карысць, то можна падаць іскавую заяву ў суд. Хоць, хутчэй за ўсё, гэтае пытанне будзе вырашана мірна.

Чытайце ў наступным нумары

ГАРАНТЫЙНЫ ТЭРМІН «ДА ЛЯМПАЧКІ». ДВУКОССЕ ХАЦЕЛАСЯ Б ЗНЯЦЬ...

На старонках газеты раней мы ўжо неаднойчы даводзілі думку аб неабходнасці ўкаранення энергазберагальных тэхналогій у кожнай асобна ўзятая сям'я. У прыватнасці, і праз выкарыстанне энергазберагальных электрычных бытовых лампачак. Яны каштуюць нягледзячы на тое, што часам не толькі акупляюць сябе, але і дазваляюць эканоміць — на аплата спажытай электраэнергіі. У пацвярджэнне мы прыводзілі тэарэтычныя выкладкі: служачы лампачкі (у залежнасці ад часу выкарыстання штодзень) як мінімум да 2,5—3 год, за гэты час звычайна змяніш не адну. Апошнія, дарэчы, шмат энергіі аддаюць не на асветленне, а на «падарожне» паміж электрычным і асветленнем, а на «падарожне» паміж электрычным і асветленнем, а на «падарожне» паміж электрычным і асветленнем, а на «падарожне» паміж электрычным і асветленнем...

СЁННЯ

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дні	Паўня
Мінск	4.37	21.45	17.08	Месяц у сузор'і Казярога.
Віцебск	4.18	21.44	17.26	Імяніны
Магілёў	4.27	21.36	17.09	Пр. Валерыі, Марыі, Багдана, Маркеля, Фядота.
Гомель	4.33	21.22	16.49	К. Бянігіны, Фларэнціны, Багдана, Міхала, Рафала.
Гродна	4.54	21.58	17.04	
Брэст	5.04	21.50	16.46	

НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітныя узрушэнні

Горады	Тэмпература	Геамагнітныя узрушэнні
Віцебск	+15...+17°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
Мінск	+13...+15°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
Магілёў	+15...+17°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
Гродна	+13...+15°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
Брэст	+13...+15°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21
Гомель	+11...+13°C	03, 06, 09, 12, 15, 18, 21

Абзначэнні:

- няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
- невялікія геамагнітныя узрушэнні
- слабая геамагнітная бура

...ў суседзях

Варшава	+15...+17°C	Ніж	+22...+24°C	Рыга	+14...+16°C
Вільнюс	+17...+19°C	Мясна	+23...+25°C	С.Пецярбург	+18...+19°C

20 чэрвеня

1770 год — у Слоніме быў заснаваны тэатр Міхала Казіміра Агінскага, прыворная тэатральная група, якая дзейнічала да 1791 года. У тэатры працавала прафесійная італьянская, нямецкая, польская спевакі, прыгонны тэатр і балет. Балетная труп праходзіла навучанне ў Слонімскай балетнай школе. Пры тэатры працавала ўласная музычная школа.

1937 год — экапаж Валерыя Чкалава, у складзе якога разам з камандзірам былі летчыкі Георгій Байдукоў і Аляксандр Белкоў, на самалёце АНТ-25 зрабіў бесперасадачны пералёт Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка (Ванкувер), правёўшы ў паветры 63 гадзіны 16 хвілін і праляцеўшы 8504 кіламетры. «Як Волга і Калумбія, якія цягнуць па адной і той жа планеце і якія ў канчатковым выніку з'яўляюцца элементамі аднаго і таго ж сусветнага асяння, нашы народы павінны жыць на адным і тым жа зямным шары мірна і сумеснай работай упрыгожваць акіяны жыццям чалавецтва», — сказаў, прыязміліўшыся, Чкалаў.

«Чалавецтва мае за сабой сямітысячагадовы вопыт, і ўсё-такі з кожным накаленнем упадае ў дэзаціства».

Трыстан Бернар (1866—1947), французскі пісьменнік.

Усміхнёмся!

— Але, служба таксі слухае.
— Дзяўчына, можна дваццаць машын да жаночага інтэрната?
— І куды паедзеце?
— Як куды? Назад у цасць!

— Ну што ж, зяцёк, са святкам цябе!
— З якім гэта яшчэ святкам, мама?
— Ды вось, тэрмінова з'ехаць трэба...

Саліднаму НДІ патрабуецца спецыяліст па вышэйшай матэматыцы.

Тэлефанавач на тэлефоне, нумар: корань квадрата з 563900487, лагарыфм з 11345 і ірацыянальны дроб 46777 на 90488.

СА «ШКОЛЫ БІЗНЭСУ» — НА СЦЭНУ

Палку спеўных тэлеведучых прыбыло. Іх шэрагі папоўніў Максім Сокал, знаёмы глядачам па рубрыцы «Школа бізнэсу» на АНТ. Нядаўна ўбачыў свет дэбютны кліп Максіма — на іранічную песенку «Не падыходжу». Герой кліпа ў пошуках «другой паловіны» ператвараецца то ў офіснага супрацоўніка сярэдняга зьяна, то ў поп-зорку, то ў хуліганістага тыпа, але ўзаемнасці так і не дасягае. Да чаго ставіцца, зрэшты, з гумарам.



Цяжка ўявіць, што сур'ёзна малады чалавек, які раскавае пра тонкасці дзелавога жыцця, раптам ператвараецца ў эстраднага выканаўцу. Але ў гэтай гісторыі ёсць і перадгісторыя. Справа ў тым, што вядучы эканамічнай рубрыкі — па адукацыі зусім не эканаміст, а... тэатральны рэжысёр. Які, праўда, здарэў тэатру на кар'еры тэлебачання, больш дынамічнага ў пастаноўцы. І ў вядучы ён трапіў практычна выпадкова: проста фінансавы спецыяліст у той дзень не прайшоў на кастынг, а студыя была ўжо заказаная, святло пастаўлена, апэратары чакалі, — вось і пачалі здымаць уласна здымачную групу. Прагледзеўшы Максіма Сокала ў розных ракурсах, яго і зацвердзілі на ролю новага вядучага.

Зрэшты, тэатральная свільнасць, мастацтва пераўтварэння ўсё ж давала сабе ведаць: у пераных палімі здымкамі Максім часта пераплявае вядомыя хіты. Паводле слоў наваколных, выходзіла вельмі нават няблага і смешна. Сябры пранавалі — а можа заняцца спевамі больш глыбока? Так і нарадзілася каля тузіна песень, на адну з якіх быў зняты кліп. (Дарэчы, ён у хуткім часе трапіць на многія тэлеканалы, у тым ліку і на АНТ.) Песня спачатку рабілася па-англійску, потым ужо мы адапталі яе для ўспрымання нашых слухачоў, — раскавае Максім. — Вазіліся дастакова доўга з ёй, яшчэ з Новага года, але затое вынік спадабаўся. На мой погляд, першы блін атрымаўся не камыкам. Ці не засмучае падабенства з раннімі «Лепрыконамі»? Не, я лічу, стылі абсалютна не падобныя, хіба што сам тэкст. Але ў нас акордаў як мінімум у 5 разоў болей. Увогуле, толькі гэтая песня — жартуліва, астатнія даволі сур'ёзныя». Калі набраныя тэмпы работы не спадзюць, то ў верасні-кастрычніку Максім Сокал спадзеецца запісаць цэлы альбом, а то і прадставіць сольную праграму, прычым выключна з жывым гукам. Да гэтага ж часу трэба будзе вызначыцца са статычным вобразам — «будзе гэта «герой-палітобунік, няўдачнік, або гэкі адвядзны хлопец — у любым выпадку не глуміры персанаж кінатла Дзімы Білана, налікараваны і аздоблены ў лепшых дызайнераў». Новаўтворны артыст лічыць, што новае амплуа не перашкодзіць яго асноўнай працы тэлеведучага. Ён ужо плануе разам з рэжысёрам Дзмітрыем Мезымін рабіць другі кліп.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

«МТС — аграгарадкам» НА ШЛЯХУ «З ВАРАГАЎ У ГРЭКІ»

Сёння мы адправімся з вамі ў экспрэс-падарожжа ў Талачынскі раён. Калі будзе магчыма, абавязкова наведваем Друцк — адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі: некалькі год таму святкавалася яго тысячагоддзе.

Горад узнік на адным з напрамкаў знакамітага гандлёвага шляху «з варагаў у грэкі». А ў 1001 годзе менавіта тут пабудавалі адзін з першых хрысціянскіх храмаў. Вельмі цікава, што ў XI—XIII стагоддзях Друцк па сваіх памерах і колькасці жыхароў быў «роўнавялікі Мінску і перасягаў Віцебск».

Навукоўцы лічыць, што найвышэйшага росквіту Друцк дасягнуў у першай палове XIII стагоддзя. Сівярджакоў, што тады горад адстаўляў сваю незалежнасць падчас мангола-татарскага нашествя. Дружыны з Друцка ўдзельнічалі ў многіх бітвах, у тым ліку і ў бітве на Куліковым полі...



Касцёл Святога Антонія.

ве ўсяго некалькі манашак, але яны шмат працуюць, каб будынак царквы выглядаў годна. Дарэчы, і ўсе праходжане храма будуць удачна тым, хто дапаможа з рамонтам вельмі прыгожага будынка.

Месцічы мне раскавалі, што і да нашых дзён захаваўся дом, дзе спыняўся імператар Напалеон. Вельмі добрае ўражанне падчас наведвання райцэнтра пакіне і касцёл Святога Антонія, што стаіць на гары.

Цяжка на невялікай газетнай плошчы раскаваць пра ўсё ўбачанае ў Талачынскім раёне. А там яшчэ так шмат цікавага: наведайце самі — не расчаруецеся! І пакуль і заўсёды застанецеся на сувязі, бо мабільныя, падключаны на МТС, будзе «у зоне дзейнасці» больш чым на 90 працэнтах тэрыторыі Беларусі. МТС — самы надзейны партнёр для ўжо 4 мільянаў сваіх абанентаў. У сваіх намагаюцца апраўдаць іх давер кампанія зробіць яшчэ многае. Да новых сустрэч і падарожжаў разам з МТС!

Вядучы рубрыкі Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ООО «Мобільныя ТэлеСістэмы», УНП 800013732
Ліцэнзія МСІИ РБ зарэгістравана ў рэестры за № 926, выдана 30.04.2004, дзействальна да 30.04.2012



Свята-Пакроўская праваслаўная царква.

Цяперашні раённы цэнтр, Талачын, упершыню ўзгадваецца ў 1433 годзе як мястэчка ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Спачатку гарадок належаў друцкім князям і іх нашчадкам, а з XVII стагоддзя — вядомаму канцлеру ВКЛ Льву Сапегу. У 1604 годзе Сапега стаў фундаатарам будыніцтва ў Талачыне драўлянага касцёла. Зараз на гэтым месцы знаходзіцца праваслаўны жаночы Свята-Пакроўскі манастыр. У манастыры жы-

Студэнцкі білет Інстытута парламентарызму і прадпрыемлівасці на імя ПРЫНЦА Яўгена Мікалаевіча № 12617/10 лічыцца неспраўднёным.

ШАШКІ

Пад рэдакцыйным майстрам спорту Мікалая ГРУШУСКАГА

Бліц-38
Завяршыўшы 14-ы чэмпіянат рэспублікі па складанні кампазіцый на 64-клетачнай дошцы. Пераможцамі ў ім выйшлі: Васіль Грабенка (Мінск), майстры Аляксандр Ляхоўскі (Жодзіна) і Дзмітрый Камчыцкі з Магілёва (міні-праблемы), майстар Віктар Шульга (Мінск), В. Грабенка і Д. Камчыцкі (камбінатыйныя праблемы), майстар Пётр Шклюдэў (Наваполацк), прасмайстар СССР Л. Вітошкін (Гомель) і В. Грабенка (жодзіны), майстар Мікалай Зайцаў (Баранавічы), Л. Вітошкін і А. Ляхоўскі (задачы).

Вядучы інжынер-праграміст Мінскага матарнага заводу Васіль Грабенка даслаў нам некалькі сваіх эцюдаў, якія не ўдзельнічалі ў гэтым першынстве, аднак таксама заслугоўваюць увагі. Першы з іх падаём у якасці задання № 6 бліцконкурсу-38:



№ 2. БЕЛЫЯ: 15, 27, 31, 38, 42, 44 (6). ЧОРНЫЯ: 7, 17, 19, 29, 33, 36, 39 (7).

А тут адметнае правіла гульні ў шашкі на вялікай дошцы: «Біць большыя фігуры абавязкова» выкарыстаць самастойна. Таксама будзем рады вашым рашэнням.

РАШЭННІ, ВОДУКІ
Праверце, калі ласка, рашэнні змешчаных раней пазіцыі.

Бліц-38/5 (Д. Камчыц): 1. fг7 h6 2. eг7 3. h5 4. e5 5. b4d d6 6. a:e3 7. e4f4.

РАШАЕМ. САМІ СКЛАДАЕМ (М. Стафановіч): 1. b3 2. f5 3. a4 4. c8 5. d8:a5:d2:h6 6. h:g1#.

Папярэднія заданні выканалі: К. Козел з в. Ласона Гродзенскага раёна («Пагода ў доме»-4/12), І. Астроўскі (Мінск), Аляксандра Камінскага (Вілейка), А. Кіслы (Узда), С. Нчаеву (Баранавічы), А. Перавознікаў (Рагачоў), В. Талкачоў з в. Уздзевічы Клімавіцкага раёна (бліц-38/1), В. Голас (Любань), настаўніца Марыя Лічко і яе вучні Яўген Казлоў, Анжэліка Кашан, Джон Мамедаў, Аляксандр і Аляксей Яраховічы (в. Возера Уздзевіцкага раёна), І. Мацкевіч (Жодзіна), М. Трухан (в. М. Пагост Салігорскага раёна), А. Янчук (Камянец), І. Астроўскі, А. Камінскага, А. Кіслы, С. Нчаеву, І. Перавознікаў, У. Сапьянскі, В. Талкачоў (бліц-38/2), І. Астроўскі, В. Голас, Я. Казлоў, А. Кашан, А. Кіслы, А. Мамедаў, С. Нчаеву, У. Сапьянскі, М. Трухан, А. І. А. Яраховічы (бліц-38/3) і інш. Сарод іх інжынер-механік Пастаўскага лясгаса Валер'я Гайдушкі, вывучыў яго і нават у эцюдзе № 305 (аўтар — майстар спорту СССР з Украіны, доктар навук А. Буктэвіч) заўважыў пабочнае рашэнне: 3. сd6/h7x. Як бачым, і вялікі майстры памяляюцца, а нашы канкурсанты навучыліся добра аналізаваць іх распрацоўкі!

№ 1. БЕЛЫЯ: b2, f2, дамка e3 (3). ЧОРНЫЯ: с7, d6, дамка g1, h8 (4).

Значна перавага чорных, аднак усё вырашае першы ход белых, і яны дасягаюць раўнавагі: с3 (a1 A) a7 (e5) f2 (d5 B) e1 (f4 CD) a5 (d6) b4 (e5) d2 (g3) 4=, A (b2) c1=, B (b2) g7 (h8) g3=, C (b2) a5=, D (b6) f2 (a5) g3 (d4) f2 (с3) e3=.

№ 2. БЕЛЫЯ: дамка b4, h6 (2). ЧОРНЫЯ: с7, d4, f4, g5 (4).

Перамога белых: a5 (d6 A) f8 (e5 B) f4 (d3 C) b6 (d4) a7 (h4) d6 (h3 D) c5x. A (d3) h4x. B (f3) a3 (f2 E) c5x. C (h4) b6 (f3) a7 (g3) c5x. D (с3) g1 (b2/d2 F) g3x. E (f4) b2 (g3, f2) g3x. F (h3) h2 (b2/d2) e5x.

АМАТАРАМ СТАКЛЕТКА
А для іх прапануем новую заданку механіка Рагачоўскага аўтаранонпартнага ўнітарнага прадпрыемства № 9

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Вішнёвы будынак	Від рыва-дэля	Ялоў лес	Малапітражка	Каштоўны камень	Алоўсць Курныя	Утуліны дом	Вуглявадар
Грузавае адрек судна	... і амага	Пастушчы журавель	Марская рыба	Новыніні пакет	Мера плошчы		
Уласці-васць ежы	Плод кіска-соянай палымы	Муш-ціль	Сухая трава	Музычны тэар у кутым тэатры	Частка спектра		
Эпоха	Частка дыстанцыі	Беларуская палка	Заварск на судне	Замыны шыр на сталі	Летні каплюш		
Чубата-птушка	Нішый і шахматы	Полны рэчка на паўночнай мяжы	Кухар на судне	Гарадок на Іспаніі	Юнапа без спіны		
У... і прах	Падземны жод	Выкары-вае падраздзяленне	Гардак на Іспаніі	Граніца			
Рабочае адзенне	Звіно тусю-нцы	Будыніскі свідчанні	Гардак на Іспаніі	Граніца			
		Прадукт гарані	Яе сталі-Вена				

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

СКАНВОРД ЗА 19 ЧЭРВЕНЯ.
Па гарызанталі: Кастыль. Ікра. Дрот. Раб. Агат. Бак. Трос. Арэх. Ліг. Тара. Апенны. Дар. Сана. Аніс. Удар. Тандэм. Атака. Апарос. Ачаг. Баркас. Тога.

Ушу. Атаман. Адам. Прусак. Гало. Захад. Кампрамат.

Па вертыкалі: Рэпертур. Дача. Човен. Ата. Рагу. Луда. Шлопка. Гліна. Табу. Каір. Тырса. Ашуг. Корт. Народ. Сак. Карта. Апала. Бор. Ком. Маса. Яхта. Саната. Бархан. Ром. Пірага. Крытыка. Пас. Санскрыт.

СуперРоуминг в России и на Украине

20 минут входящих звонков за 10 000 рублей

+ бесплатные входящие SMS
+ бесплатная услуга «Перезвони мне!»

Как подключить МТС.Турист: при подключенном голосовом или SMS-роуминге, отправьте USSD-запрос на *170#

МТС оператор связи

Подробнее: (017) 237 98 98 / www.mts.by

КЕРАМЗИТ

Новолукомль Novolukoml KERAMZIT

ООАО «ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЯ Г. НОВОЛУКОМЛЬ»

Керамзит – тепло-и звукоизоляционный материал
Коэффициент теплопроводности 0,10 – 0,11 Вт/м°C

Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт» – новый стеновой материал
Коэффициент теплопроводности 0,139 Вт/м°C

Республика Беларусь 211162 г. Новолукомль Чашинский район, Витебская область

Наша продукция комфортна, экологична и долговечна!

Тел./факс: (02133) 36031, 36611, 35308, 37347
www.keramzit.by e-mail: info@keramzit.by

БЕЛАРУСКІЯ ПРІВАТНЫЯ ГЕРБЫ

Сянюта
У чырвоным полі срэбная шыбеніца, на ёй вясці срэбны крыж кавалерскі, за ёй — срэбны крыж надмагільны з харугвай.



Герб роду Сянюта.

Тарча
Шчыт падзелены. У верхняй, залатой палове чорнае ядро, ніжняя палова чорная.



Герб роду Тарча.

Троска
У блакітным полі залатая страла джалам увярх.



Гербам карысталіся: Трасніцкі, Троска.

Рубрыку вядзе Уладзімір КРУКОЎСКІ.

Фэстывалім Летняя Алімпіяда прайдзе ў Віцебску

ПРЫНАМІ ТАКУЮ ЗВЫШАДАЧУ ПАСТАВІЎ ПЕРАД САБОЙ БЕЛАРУСЬ КВЗ Свєтла Еўраліга КВЗ адзначае 10-гадовы юбілей. У гэтым годзе адной з самых масавых маладзёжных гульні арганізатары дэкліравалі аднаведна «Алімпійскі». І пакуль у Пекіне ў тэрміновым парадку наапошняе штрыхі да Алімпіяды, у Беларусі прайдуць адна Алімпійскае гульні. 16 ліпеня ў сталіцы «Славянскага базару», Віцебску, адбудзецца Летняя Алімпіяда КВЗ!

Першая спроба адбылася год таму — падчас святкавання 20-годдзя Беларускага Клуба вясёлых і знаходлівых. Свєтла за дамоўленасці з Міністэрствам культуры і дыякцыяй XVII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» Алімпіяда была ўпершыню ўключаная ў афіцыйны праграму фестывалю. «Мы разглядаем гэта як прызнанне высокага ўзроўню маладзёжнага КВЗ-шнага руху ў краіне, які бачны вынік дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі», — адзначае старшыня праўлення маладзёжнага грамадскага аб'яднання «Беларускага КВЗ» Андрэй Мукавачоў.

Як плануецца, удзел у «вясёлых і знаходлівых» спабортчыках возьмуць не толькі лепшыя беларускія каманды, але і госьці з блізкага замежжа. Сарод конкурсных дысцыплін перавагу маюць спартыўныя назвы — «Музычны фрыстайл», «Міні-хакей», «Біятлон», «Агучванне». Што датычыцца алімпійскіх судзяч... За 20 годоў гісторыі беларускага КВЗ у журы пабывала мноства вядомых беларусаў — палітыкаў, спартсменаў, артыстаў, пісьменнікаў, вядучых. Напрыклад, эстраднаму фронт прадстаўлялі Аляксандр Ціхановіч, Анатоль Яромленка, Алеся, Пётр Ефімаў, Дзмітрый Калду, Аляксей Хлястоў. У складзе цяперашняга журы, які пакуль што трымаецца ў сакрэце, — вядомыя і любімыя публікай выканаўцы і госьці «Славянскага базару ў Віцебску».

Гледачы, якім 16 ліпеня, у Дзень культуры Беларусі, не ўдасца трапіць у залу КЗ «Віцебск», могуць не засмучацца. Па традыцыі гульні КВЗ, у тым ліку і Алімпійскія, маюць тэлеверсію. Яе здыме і пазней пакажа ў эфіры (архывіравана ў верасні) Першы канал. «Прыязджайце на Алімпіяду ў Віцебск — і не трэба ехаць у Пекін», — жартуюць арганізатары.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ПАНЯДЗЕЛАК, 23 ЧЭРВЕНЯ

5.25 Дак. серыял «Вялікая кампазіцыя». Вагнер. Клод Дэбюсі. 6.20, 7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 6.45, 7.45, 18.50, 0.55 Зона Х. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 7.30, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё. 8.20 Гатуме разам. 8.30 У свеце матараў. 9.05 Фігуры. 9.35 Здароўе. 10.00 Жаночае ток-шоў «Жыццё як жыццё». Жаночы алкагалізм. 10.00, 17.35 Серыял «Сэрцу не загадаеш». 12.15 Дэтэктыў «Без асаблівых прымет». 14.00 Дак. серыял «Выкраданне Еўропы». 14.30 Nota Bene. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.20 Культурныя людзі. 16.00 Час кіно. 16.30 Серыял «Родныя людзі». 19.30 Дак. цыкл «Нябачны фронт». 20.00 Ток-шоў «Ход у адказ». 21.00 Панарама. 21.45, 1.15 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні-3». 22.45 Баявік «Горац І». 1.05 Дзень спорту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.50, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 Контур. 10.10 «Летні жарт з...». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 0.05, 3.20 Навіны спорту. 11.10 «Адзін супраць усіх». 12.00 «Малахаўт». 13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожай!». 14.05 «Кантрольная закупка». 14.40 «Людзі ў чорным». 15.05 «Дачка садоўніка». Серыял. 16.15 «Агонь каханна». Серыял. 17.10 «Выбух на лікнёры». 17.20 «Шчаслівая разам». Серыял. 18.55 Чакай мяне. 20.00 Час. 21.05 Ток-шоў «Выбар». 22.00 Драма «За межамі Рангуна». 0.10 «Злачынствы стагоддзя». 0.45 «На ноч глядзячы». 1.35 «Прафесійны бокс. Лепшы бай». 3.30-5.00 Прафілактыка. 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым.

СЕРАДА, 25 ЧЭРВЕНЯ

9.35 У гэты дзень. 9.40, 16.40 Гадзіна суда з Паўлам Астахамым. 10.00 «Лабірынты». «Першы Хрост. Андрэй Пешаван». 10.55, 17.30 Серыял «Жанчына з водарам кавы». 12.00, 22.30 Серыял «Талізатар». 12.50 Спорт-кадр. 13.20 «Цудоўная сямёрка». 14.25 Мультфільм «Фанцік». 15.05 Пазакласная гадзіна. 18.35 Навіны культуры. 20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часіна. 21.25 Нянкіна спяшаецца на дапамогу. 23.35 Чэмпіянат Еўропы па скачках у вадку сярэд юніёраў. 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою». 8.30, 16.50 Серыял «Агенцтва». 9.00 «Тыдзень». 10.00 «Спартыўны тыдзень». 10.40 «Наш дом». 11.00 «Відавочка прадстаўляе: самае смешнае». 11.10 «Жыццё працягваецца». Тэлеанала. 12.00, 18.25 «Танга ўтраі». Серыял. 12.50 «Наша справа». 13.00 «Есць кантакт». 13.50 «Народжаны ў СССР». 14.30 «Культурнае жыццё». 15.00 «Гаргулі». Мультсерыял. 15.30, 23.00 «Крутая рабятня». 17.30 «Званая вясцера». 20.00 «СТБ-спорт». 20.10 «Добры вечар, малы». 20.25 Маст. фільм «Вяртаецца муж з камандзіроўкі». 22.55 «СТБ-спорт». 23.10 «Уцёкі». Серыял. 0.05 «Закон і крымінал». 0.10 «Сталічны футбол». 0.40 «Гучная справа». 1.25 Маст. фільм «Шчырае прызнанне».

9.35 У гэты дзень. 9.40, 16.40 Гадзіна суда з Паўлам Астахамым. 10.00 «Лабірынты». «Першы Хрост. Андрэй Пешаван». 10.55, 17.30 Серыял «Жанчына з водарам кавы». 12.00, 22.30 Серыял «Талізатар». 12.50 Спорт-кадр. 13.20 «Цудоўная сямёрка». 14.25 Мультфільм «Фанцік». 15.05 Пазакласная гадзіна. 18.35 Навіны культуры. 20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часіна. 21.25 Нянкіна спяшаецца на дапамогу. 23.35 Чэмпіянат Еўропы па скачках у вадку сярэд юніёраў. 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою». 8.30, 16.50 Серыял «Агенцтва». 9.00 «Тыдзень». 10.00 «Спартыўны тыдзень». 10.40 «Наш дом». 11.00 «Відавочка прадстаўляе: самае смешнае». 11.10 «Жыццё працягваецца». Тэлеанала. 12.00, 18.25 Серыял «Танга ўтраі». 12.50, 13.50 «Відавочка прадстаўляе: самае смешнае». 13.00 «Рэактыўны СТБ». 14.40 Серыял «Студэнты 2». 15.40 «Прыватныя гісторыі». 17.30 «Званая вясцера». 20.00 «СТБ-спорт». 20.10 «Добры вечар, малы». 20.25 «Скардзіца дазволена». 22.00 «Мінск і мічанне». 22.55 «СТБ-спорт». 23.10 Серыял «Уцёкі». 0.05 «Закон і крымінал». 0.10 «Рэактыўны бокс». 0.40 «Дэтэктыўныя гісторыі». 1.30 Серыял «Сакрэтныя матэрыялы». 1.25 Дзень спорту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.40, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05, 18.55 Серыял «Таццянін дзень». 10.00 Серыял «Мая цудоўная нянька». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.55, 3.20 Навіны спорту. 11.10 «Модны прыгавор». 12.00 «Малахаўт». 13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожай!». 14.05 «Кантрольная закупка». 14.40 «Людзі ў чорным». 15.05 Серыял «Дачка садоўніка». 16.15 Серыял «Агонь каханна». 17.10, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым. 18.20 Серыял «Шчаслівая разам». 20.00 Час. 21.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы 2008. Паўфінал. 0.00 Драма «Папраўчы тэрмін». 2.00 «Дзеці лейтнанта Шміта». 3.25 Серыял «Сабачья справа». 4.15 Серыял «Маё жыццё і я».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці. 5.05, 6.05, 7.05, 1.10, 2.35 Садружнасць live. 5.30 Дак. серыял «Купаючыся ў раскошы». 6.20 «Удачная пакупка». 6.40 «Цік-так». 7.30, 19.30 «Агульны інтэрв'ю». 8.05, 1.35 Дак. серыял «Тайны і падарожжы». 9.05 «Разам». 9.05 Маст. фільм «У сюр'і Быка». 12.05, 23.30 Маст. фільм «Непакорная». 14.05 Мультсерыял «Кліфарда». 14.30 Серыял «ОБЖ». 15.20, 23.25 «Студыя 60х90». 15.25 Дак. серыял «Даўнае жыццё». 16.05 «Гадзіна суда. Справа сямейная». 17.05 Серыял «Каханне як каханне». 18.20 Акцэнты. 18.30 Серыял «Прыгоды мага». 20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часіна. 21.25 Серыял «Талізатар». 1-я серыя. 22.25 Дэтэктыў «Чыста англійскае забойства».

7.00, 10.50, 16.55, 19.30 Навіны кіно. 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім». 7.25, 21.05, 23.25 «Метапрагноз». 7.30 Маст. фільм «Выратаванне імператара». 8.55 «К-гульні». 9.00 «Клуб-700». 9.30 «К-відэа для дзяцей». 9.50 Дак. фільм «Горныя гары». 11.00 Маст. фільм «Моцны аршак». 13.00 «Дзённым талечата». 16.30 «Мультипарад». 17.00 Серыял «Свавольнікі». 17.30 Серыял «Лейтэнант Каломба». 19.15 «Мой любімы гадаванец». 19.40 Серыял «Брыгада». 20.45 «Вечарніца». 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае». 21.10 Трылер «Паўсвятло». 23.00 Серыял «Падарожнік».

7.00, 10.50, 16.55, 19.30 Навіны кіно. 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім». 7.25, 21.05, 23.25 «Метапрагноз». 7.30 Маст. фільм «Выратаванне імператара». 8.55 «К-гульні». 9.00 «Клуб-700». 9.30 «К-відэа для дзяцей». 9.50 Дак. фільм «Горныя гары». 11.00 Маст. фільм «Моцны аршак». 13.00 «Дзённым талечата». 16.30 «Мультипарад». 17.00 Серыял «Свавольнікі». 17.30 Серыял «Лейтэнант Каломба». 19.15 «Мой любімы гадаванец». 19.40 Серыял «Брыгада». 20.45 «Вечарніца». 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае». 21.10 Трылер «Паўсвятло». 23.00 Серыял «Падарожнік».

23.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«БРАЦТВА КАМЕНЯ» (ФРАНЦЫЯ, 2007 г.) Перакладчыца Лора Спірэн усваяе лангскае мангольскае хлогчыка-падзішка. Калі хлогчык спяўнаеца сем гадоў, у яго на грудзях з'явіцца дзіўны знак. Сямейны доктар сцвярджае, што гэта не страшна, а потым некаму па тэлефоне паведамае, што «знак з'явіўся». Рэжысёр — П'єр Ніклу. У ролях: Моніка Белучы, Катрын Дзяснэў, Морыс Блэйтэры.

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.00 «Артсцэ забытага жанру. Уладзімір Шубарын». 9.50, 19.45 Серыял «Сямейныя тайны». 10.45 Весткі. Дзяжурная частка. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.25, 19.25 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.45, 20.50 Серыял «Крот-2». 12.45 «У Гарадку». 12.55 Серыял «Зацменьне». 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 14.20 «Кулагін і партнёры». 14.55 Суд ідзе. 15.50 Серыял «Рамэо і Джульета». 17.30 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.50 Серыял «Жанчына без мінулага». 22.00 Серыял «Вайна ў доме-2». 23.10 «Весткі+». 23.30 «Старонкі гісторыі айчынных спецслужбаў».

7.00 «Добрай раніцы, Расія!» 10.00, 17.30, 1.30 Серыял «Гонка за ішчасце». 10.45, 20.30, 3.45 Серыял «Жанчына без мінулага». 11.30 «Зорныя гады «Ленфілмы»». 12.10, 21.15, 4.30 Серыял «Чырвоная капала». 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Весткі. 13.20 Весткі—Масква. 13.35 Маст. фільм «Паражанне пасля перамогі». 14.45 Мультфільм. 15.05 Навіны культуры.

11.45 «Кнот». 12.55 Серыял «Зацменьне».

13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 14.20 «Кулагін і партнёры». 14.55 Суд ідзе. 15.30 Серыял «Рамэо і Джульета». 17.30 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.50 Серыял «Жанчына без мінулага». 19.45 Серыял «Сямейныя тайны». 20.50 Серыял «Крот-2». 22.05 «Семнаццаць імгненняў». 22.25 «Гарадок». 23.10 «Весткі+». 23.30 «Мой сярэбравы шар. Зіноў Пяшкоў».

7.00 «Добрай раніцы, Расія!» 10.00, 17.30, 1.30 «Гонка за ішчасце». Серыял. 10.45, 20.30, 3.45 «Жанчына без мінулага». Серыял. 11.30 «Пакрой смеху». 12.10, 21.15, 4.30 Серыял «Чырвоная капала». 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Весткі. 13.20 Весткі—Масква. 13.35 Маст. фільм «Помста». 15.05 Навіны культуры. 15.30, 6.15 «Пра арт». 16.30 Весткі—Маскоўская вобласць. 16.45, 2.15 Серыял «Дарослыя гульні». 18.15 «Урачобная тайна». 19.45 «Невядомы Берыя. Паўстагоддзя пасля расстрэлу». 1-я серыя. 22.00, 5.30 «Мой сярэбравы шар. Марына Ладзіна». 22.50 Весткі—Санкт-Пецярбург. 23.05 «Астравы». Юры Вязбар. 23.50, 5.15 Весткі+. 0.05 «Начны палёт». 0.35 «Уладар свету. Нікола Талстой». 1.20, 6.45 Весткі—спорт.

23.25 ФІЛЬМ ДНЯ

«ЗА МЕЖАМІ РАНГУНА» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ—ЗША, 1995 г.) Малады амерыканскі урач Лора Боўмен і яе сястра едуць у адпачынак на Далёкі Усход. У Лору выкрадаюць шпальт, і яна трапляе ў смяротна небяспечныя прыгоды. Рэжысёр — Джон Бурман. У ролях: Патрыцыя Аркет, Франсіс МакДорманд, Спэлдзін Грэй.

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.10 «Засакрочаны Герой Савецкага Саюза». 10.00 «Формула ўлады». 10.30 «Сумленны дэтэктыў». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.25, 19.25 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.45, 20.50 Серыял «Крот-2». 12.45 «У Гарадку». 12.55 Серыял «Зацменьне». 13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 14.20 «Кулагін і партнёры». 14.55 Суд ідзе. 15.50 Серыял «Рамэо і Джульета». 17.30 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.50 Серыял «Жанчына без мінулага». 22.00 Серыял «Вайна ў доме-2». 23.10 «Весткі+». 23.30 «Старонкі гісторыі айчынных спецслужбаў».

7.00 «Добрай раніцы, Расія!» 10.00, 17.30, 1.30 Серыял «Гонка за ішчасце». 10.45, 20.30, 3.45 Серыял «Жанчына без мінулага». 11.30 «Зорныя гады «Ленфілмы»». 12.10, 21.15, 4.30 Серыял «Чырвоная капала». 13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Весткі. 13.20 Весткі—Масква. 13.35 Маст. фільм «Паражанне пасля перамогі». 14.45 Мультфільм. 15.05 Навіны культуры.

9.30 «Надзвычайнае здарэнне. Агляд за тыдзень».

10.20 «Калічарны падынак». 11.20 «Квазінарые пытанне». 12.10 «Следства вялі...». 13.30 Серыял «Адакат». 15.10 «Прафесія — рэпартажёр». 15.30, 18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 19.45 Серыял «Бухта страху». 20.55 Серыял «Цені мінулага». 22.30 Серыял «Вар'яцтва. Выклік і барацьба». 23.40 Серыял «Стаяка на жыццё». 0.35 «Школа заслапоў».

5.00 Канал «Настрой». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 17.50, 19.30 Падазе. 7.45, 10.15, 13.45, 0.35 Пятроўка, 38. 7.55, 9.50, 15.30, 17.45, 0.50, 2.30, 3.15 Маст. фільм. 10.45 «Пастрытум». 11.55 «Доказы віны». «Выкрадальнік душ». 12.45 Лінія абароны. 13.55 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 14.30 «У цэнтры падзей». 16.55 Дзелавы Масква. 17.15 Ігар Нікалаў у праграме «Запрашае Барыс Ноткін». 18.55 «Водны свет». Спецыяльны рэпартаж. 20.00 Момент ісціны. 20.55 «У добры час!» Выпускі баль-2008.

23.25 ФІЛЬМ ДНЯ

9.30 Матаспорт па выхадных. 10.00, 12.30, 16.45, 19.00, 21.00 Футбол. Еўра-2008. Чэрыфінал. 10.30 Мотагонкі. Гран-пры Вялікабрытанія. 11.30 Вяславанне. Кубак свету. 13.00 Алімпійскія гульні. «Місія — Пекін». 13.15 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат Еўропы. 14.45, 17.00, 19.15 Футбол. Еўра-2008. Чэрыфінал. 21.15, 21.45 «Вікінгі». 22.15 Байцоўскі клуб.

9.30, 15.00 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат Еўропы. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Футбол. «Еўра-2008». Чэрыфінал. 10.30 «Формула-1». 11.00, 17.00, 19.15, 0.30 Футбол. Еўра-2008. Чэрыфінал. 13.30 Снукер. 21.00, 23.55 Выбранае па сэрвадах. 21.10 Голф спорт. 22.15 Голф. 23.50 Якт-клуб.

9.30, 15.00 Лёгкае атлетыка. Чэмпіянат Еўропы. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Футбол. «Еўра-2008». Чэрыфінал. 10.30 «Формула-1». 11.00, 17.00, 19.15, 0.30 Футбол. Еўра-2008. Чэрыфінал. 13.30 Снукер. 21.00, 23.55 Выбранае па сэрвадах. 21.10 Голф спорт. 22.15 Голф. 23.50 Якт-клуб.

АЎТОРАК, 24 ЧЭРВЕНЯ

5.30, 15.55 Серыял «Тайны следства-2». 6.20, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 6.30, 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 6.45, 7.45, 18.50, 0.50 Зона Х. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 7.30, 11.50 Дзелавое жыццё. 8.20 Гатуме разам. 8.30 Дак. цыкл «Нябачны фронт». 9.10, 19.55 Серыял «Працяг будзе». 10.05, 16.50 Серыял «Родныя людзі». 10.55, 17.45 Серыял «Сэрцу не загадаеш». 12.15 Меладрама «Пунсоны ветразы». 13.45 Мультфільм. 14.05 Гадзіна суда. Справа сямейная. 14.45 Nota Bene. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.25, 1.10 Серыял «Вось так!». 19.35 Сфера інтарсаў. 21.00 Панарама. 21.45, 1.35 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні-3». 22.45 Меладрама «Эфект матылька». 1.00 Дзень спорту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.55, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05 Чакай мяне. 10.00 Серыял «Мая цудоўная нянька». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 0.10, 3.20 Навіны спорту. 11.10 «Модны прыгавор». 12.00 «Малахаўт». 13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожай!». 14.05 «Кантрольная закупка». 14.40 «Людзі ў чорным». 15.05 «Дачка садоўніка». Серыял. 16.15 «Агонь каханна». Серыял. 17.10, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым. 18.20 «Шчаслівая разам». Серыял. 18.55 «Таццянін дзень». Серыял. 20.00 Час. 21.05 Драма «Жана Д'Арк». 0.15 «На ноч глядзячы». 1.05 Камедыя «Забіць Смуча». 3.25 Серыял «Сабачья справа». 4.15 «Маё жыццё і я». Серыял.

ЧАЦВЕР, 26 ЧЭРВЕНЯ

5.30, 15.55 Серыял «Тайны следства-2». 6.20, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 6.30, 7.05, 9.05 Прэс-агляд. 6.45, 7.45, 18.50, 1.55 Зона Х. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 7.30, 8.30, 11.50 Дзелавое жыццё. 8.20 Гатуме разам. 8.35 Зямельнае пытанне. 9.10, 19.55 Серыял «Працяг будзе». 10.05, 16.50 Серыял «Родныя людзі». 11.00, 17.45 Серыял «Сэрцу не загадаеш». 12.10 Трагікамедыя «Забываць мелодыю для флейты». 1-я серыя. 13.35 Дак. серыял «Выкраданне Еўропы». 14.05 Гадзіна суда. Справа сямейная. 14.45 Nota Bene. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.25, 2.15 Серыял «Вось так!». 19.35 Сфера інтарсаў. 21.00 Панарама. 21.45 Трылер «Турьыста. Альпы штурм». 2.05 Дзень спорту.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.40, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05, 18.55 Серыял «Таццянін дзень». 10.00 Серыял «Мая цудоўная нянька». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.55, 3.20 Навіны спорту. 11.10 «Модны прыгавор». 12.00 «Малахаўт». 13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожай!». 14.05 «Кантрольная закупка».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.40, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Наша раніца». 9.05, 18.55 Серыял «Таццянін дзень». 10.00 Серыял «Мая цудоўная нянька». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.55, 3.20 Навіны спорту. 11.10 «Модны прыгавор». 12.00 «Малахаўт». 13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожай!». 14.05 «Кантрольная закупка».

7.10 Ранішня падзарадка.

8.10, 16.10 «Смачна з Барысам Бурдой». 8.35, 18.50 Серыял «Граніца. Таежны раман». 9.35 У гэты дзень. 9.40, 16.40 Гадзіна суда з Паўлам Астахамым. 10.00 «Тэатр. Выбранае». «Ваш выхад, юблар!» Наталля Качаткова. 10.55, 17.30 Серыял «Жанчына з водарам кавы». 12.00, 22.35 Серыял «Талізатар». 12.45 Школа рамонт. 13.45 ПРАСОўванне. 14.35 «У некаторым царстве». Мультфільм. 15.05 Пазакласная гадзіна. 18.35 Навіны культуры. 20.00 Калыханка. 20.20 Беларускае часіна. 21.25 Спорт-кадр. 22.00 «Ншыя». «Звёны аднаго ланцуга». 23.45 Баскетбол. НБА. Падагульняючы агляд.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.40 «Раніца. Студыя добрага настрою». 8.30, 16.50 «Агенцтва». Серыял. 9.00 «Пранкіся і слявыя». 9.30 «Есёе homo». 10.00 «Сталічны футбол». 10.40 «Далёкія сваякі». 11.00, 15.35, 23.00 «Крутыя работы». 11.10 «Жыццё працягваецца». Тэлеанала. 12.00, 18.25 «Танга ўтраі». Серыял. 12.50 «Відавочка прадстаўляе: самае смешнае». 13.00 «Сталкер». 13.50 «Чэмпіянат свету на ралі». Турцыя. 14.40 «Студэнты 2». Серыял. 15.40 «Ваенная тайна». 17.30 «Званая вясцера». 20.00 «СТБ-спорт». 20.10 «Добры вечар, малы». 20.25 «Аўтапанарама». 20.50 «Салдаты 14». Серыял. 22.00 «Рэпартаж СТБ». 22.55 «СТБ-спорт». 23.10 «Уцёкі». Серыял. 0.05 «Закон і крымінал». 0.10 «Футбольная ліхаманка». 0.40 «Надзвычайныя гісторыі». 1.30 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.

23.25 ФІЛЬМ ДНЯ

14.40 «Людзі ў чорным». 15.05 Серыял «Дачка садоўніка». 16.15 Серыял «Агонь каханна». 17.10, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым. 18.20 Серыял «Шчаслівая разам». 20.00 Час. 21.30 Футбол. Чэмпіянат Еўропы 2008. Паўфінал. 0.00 «Зваротны адлік». «Хатны. Засакрочаная трагедыя». 0.35 «На ноч глядзячы». 1.25 Баявік «Кобра». 3.30-5.00 Прафілактыка.

6.40, 15.10 Мультсерыял «Добрай раніцы, Мікі Маўс!». 7.10 Ранішня падзарадка. 8.10, 17.00 «Смачна з Барысам Бурдой». 8.30, 18.50 Серыял «Граніца. Таежны раман». 9.35 У гэты дзень. 9.40 Гадзіна суда з Паўлам Астахамым. 10.00 Гаспадар. 11.00, 1

ПЯТНІЦА, 27 ЧЭРВЕНЯ

5.30, 15.30 Серыял «Тайны следства-3».

6.20, 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!

6.30, 7.05, 9.05 Прас-агляд.

6.45, 7.45, 19.35 Зона Х.

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.15 Навіны.

7.30, 11.50 Дзелавае жыццё.

8.20 Гатум разам.

8.35 Сфера інтэрсаў.

9.10, 19.55 Серыял «Працяг будзе».

10.05 Серыял «Родныя людзі».

10.55, 17.45 Серыял «Сэрцу не загадаеш».

12.10 Трагікамедыя «Забыта мелодыя для флейты».

13.25 Дак. серыял «Выкраданне Еўропы».

14.05 Гадзіна суда. Справы сямейныя.

14.45 Нота Веле.

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.

16.35 Жаночае ток-шоў «Жыццё першае каханне».

21.00 Панарама.

21.45 Гульнявое шоў «Інтуіцыя».

22.25 Фігуры.

22.40 Дзень спорту.

23.35 Трылер «Смяротная вада».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 3.00, 5.00 Навіны навіны.

6.05 «Наша раніца».

9.05 «Таццін дзень». Серыял.

10.00 Серыял «Мая цудоўная няня».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 3.20 Навіны спорту.

11.10 «Модны прыговор».

12.00 «Малахаў».

13.10 Серыял «Не нарадзіся прыгожым».

14.05 «Кантрольная закупка».

14.40 «Людзі ў чорным».

15.05 Серыял «Дачка садоўніка».

16.15 Серыял «Агонь каханя».

17.10 «Няхай гораваць» з Андрэем Малахавым.

18.20 «Дакументальны дэтэкты».

18.55 Поле чудаў.

20.00 Час.

21.05 Меладрама «На самым дне акіяна».

23.30 Бенефіс Анатоля Ярмоленкі.

2.30 «Геніі і злазеі».

13.35 Слова пісьменніка.

14.10 Святло далёкай зоркі. Мікалай Тарасіўка.

14.40 «Азёрная адсяея». Азёры Глубля, Глубелька, Мёртава.

15.15 «Страсі па культуры».

15.55 Серыял «Дзве зоркі».

16.55 Футбол. Кубак Інтэртопа.

17.00 «Шахцёр» (Беларусы) — «Кравік» (Польшча).

18.55 Камедыя «Фрэнк МакКласкі — страхавы агент».

20.55 Тэлебарометр.

21.10 Дэтэктыў «Пірсецэн» з «Мастарда».

22.55 Анекдот. LAD.

23.20 «Свая музыка».

23.50 Спартыўная гімнастыка. Адрэты чэмпіянат Беларусі і Міжнародны турнір на прызы Вітала Шчэрбы.

1.05 Чэмпіят Еўропы па скачках у вадзі сярэд юніёраў.

6.05 «Клуб «Белы паўгай»».

6.35 Фільм-казка «Пунсоўка веткачка».

7.45 «Дарога да храма». Наряджане Іаана Хрысціцеля.

8.00 «Трое зверху-2». Серыял.

8.55 «Аўтапанарама».

9.25 «Відэочка прадстаўляе: самае смешнае».

10.15 «Вялікае снаданне».

10.55 «Добры дзень, доктар!».

11.30 «Турсты». Серыял.

12.30 Маст. фільм «У пацяку слаўных спраў». 2-я серыя.

13.50 «Геркулес». Мультисерыял.

14.15 «Горад дзяціства».

14.30 «Ессе homo».

15.00 «Культурнае жыццё».

15.30 «Відэочка прадстаўляе: самае шакарючае».

16.30 «24 гадзіны».

16.50 «Уважрасеенне класікі». Дыялогі аб музыцы.

17.45 «Парад пародый».

19.00 «Аўтапанарама».

19.30 «Тыдзень».

20.30 Маст. фільм «Кропкі над «і»».

22.30 «Спартыўны тыдзень».

23.00 «Паветраныя гонкі».

0.00 «Па поўнай праграме».

0.35 «Ціцка з апраметнай». Серыял.

7.30 Зон.

7.55 Мір вашаму дому.

8.10 Серыял «Прыгоды Локі Леанарда».

9.00 Наша пярэчкава.

10.05 Невосеочаска.

10.45 Школа рамонту.

11.45 Клуб былых жонкаў.

12.50 «Лабрынты». «Першы Хрост: Андрэй Пяршазван».

13.20, 2.05 ПРАСЮВАННЕ.

23.00 Канцэрт групы «beZ-biliba».

0.30 «Відэма-нявідэма».

0.40 Баявік «Добры дрэнны паліцэйскі».

2.20 «Па поўнай праграме».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.

5.05, 6.05, 7.05, 1.10, 2.35 Садружнасць live.

5.30 «Жаночы часопіс».

6.20 «Удачная пакупка».

6.40 «Ціц-так».

7.30, 19.35 «Рандэву з зоркай».

8.05, 1.35 Дак. серыял «Эліта грамадства».

9.05 «Спірэнная тэрыторыя».

10.55 Серыял «Дзікі месяц».

11.05 Серыял «Прыгоды мага».

12.05, 22.30 Маст. фільм «Наш унук працуе ў міліцыі».

14.05 Мультисерыял «Кліфарда».

14.30 Серыял «ОБЖ».

15.20, 23.25 «Студыя 60х90».

15.25 Дак. серыял «Купаючыся ў раскошы».

16.05 «Гадзіна суда. Справы сямейныя».

17.05 Серыял «Каханне як каханне».

18.30 Актывы.

18.30 «Слава за хвіліну».

20.05 Канцэрт «Астана-TLEP-2007».

21.20 Серыял «Агенцтва НЛС».

22.30 «Кома».

7.15 Маст. фільм «Піраты сямі мору».

9.00 «Дом жывых гісторый».

9.30 «К-відэа» для дзяцей.

9.50 Дак. фільм «Шэршы з пекла».

11.00 Маст. фільм «Дваццаць сяброў Оўсана».

16.30 Мультипарад.

17.00 Серыял «Савольнікі».

17.30 Серыял «Бермуцкі трохкутнік».

19.40 Серыял «Брыгада».

20.45 «Вечарніца».

21.00 «Дзесяты нінгі».

21.15 Маст. фільм «Прыметны гоня».

23.10 «Хіт-парад талента».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

9.00 «Мой сярэбраны шар. Франсуаза Саган».

9.50 Серыял «Сямейныя тайны».

10.45 Весткі. Дзяжурная часць.

11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі.

11.25, 19.25 Мясцовы час. Весткі—Масква.

11.45 Серыял «Крот-2».

12.45 «У Гарадку».

12.55 Серыял «Зацменне».

13.50, 16.50, 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь.

14.20 «Кулагін і партнёры».

14.55 Суд ідзе.

15.50 Серыял «Рамзо і Джулетта».

17.30 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць.

17.50 Серыял «Жанчына без мінулага».

19.30 «Юрмала».

20.30 Маст. фільм «Госфард парк».

23.10 Маст. фільм «Рабства».

7.00 «Добрай раніцы, Расія!».

10.00, 17.30, 1.30 Серыял «Гонка за ішчаснем».

10.45, 20.30, 3.45 Серыял «Жанчына без мінулага».

11.30 «Эпізоды». Аляксандр Морфаў.

12.10 Серыял «Чырвоная капэла».

13.00, 16.00, 19.00, 3.00 Весткі.

13.20 Весткі—Масква.

13.35 Маст. фільм «На полах шляху ў Парыж».

14.50 Мультифільмы.

15.05 Навіны культуры.

15.30 «Пецярбург: час і месца».

16.30 Весткі—Паўночны Каўказ.

18.15, 2.15 «Мой сярэбраны шар. Надзея Румянцава».

19.45 «Цалую мяне мацней».

21.15, 4.30 «Юрмала».

22.50 Маст. фільм «Сітуацыя 202. Хвароба руху».

0.40, 6.00 «Вакол смеху. Нон-стоп».

1.20, 6.45 Весткі-спорт.

6.00 Сёння раніцай.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

9.00 Серыял «Бухта страху».

10.25 «Перамогшы смерць».

10.55 «Авіатары».

11.20 Серыял «Паляванне на генія».

13.30 Серыял «Марскія д'яблы».

15.30 «Агляд. Выратавальнікі».

16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара-2».

18.25 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

19.45 «Надзвычайнае здарэнне. Расследаванне».

21.15 Баявік «Кулянепрабывальны».

23.20 Серыял «Крутыя часы».

7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30 Падаеі.

7.45, 10.15, 13.45, 0.50 Пятроўка, 38.

7.55, 10.45, 13.55, 15.30 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».

8.00, 9.40, 10.50, 14.30, 15.30, 17.45, 22.55, 1.10, 3.15 Маст. фільм.

12.40 «Засакрочанае каханне».

15.30 Дак. фільм «Каханне і галубы 57-га».

16.55 Дзелавае Масква.

17.15 Нашы любімыя жывёлы.

18.55 «У цэнтры увагі».

20.00 «Смех з дастайкай на дом».

21.20 «Народ хоча ведаць». Ток-шоў.

22.25 Падаеі. 25-я гадзіна.

9.30 «Алімпійскія гульні».

10.00, 14.30, 17.00, 19.00, 21.00, 0.00 Футбол. «Еўра-2008». Часопіс.

10.00, 13.00, 16.00, 20.30, 3.00 Нашы навіны.

9.05 Серыял «Браты парозаму».

10.05 «Здароўе».

10.50 «Смак».

11.25 «Адвартны адлік».

12.00 «300 твараў Армена Джыгарханяна».

13.30 Камедыя «Дон Сезар де Базан».

16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту.

16.15 Камедыя «Сюарт Літл».

17.50 «У свеце людзей».

18.55 «Адзін супраць усіх».

20.00 Вялікая палітка.

21.05 Драма «Жывы».

22.55 «Наша Беларусія».

23.30 «Купале Ірыны Дарафеевай».

1.10 Маст. фільм «Сутыкненне з камай».

5.00, 12.20 Казка «Вазымі мяне з сабой».

6.50 Дак. серыял «Гэтыя цудоўныя жывёлы».

7.45 «Слава за хвіліну».

8.45, 14.05 Мультисерыял «Кароль малпаў».

7.00 Добрай раніцы, Расія!

8.30 Мультифільмы.

СУБОТА, 28 ЧЭРВЕНЯ

5.50 Дак. серыял «Сусветная спадчына. Самыя прыгожыя месцы».

6.20, 7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00 Навіны.

7.30 Дзелавае жыццё.

8.20 Гатум разам.

8.30 Існасць.

9.05 Здароўе.

9.40 Серыял «Залатая цешча».

10.15 Шпілка.

10.50 Тайны смак.

11.25 Ранішня хваля.

12.10 Камедыя «Падкідшы».

13.40 Мужчынскі характар.